

# Беларуская кухня

**Прадмова • Першыя стравы • Мясныя стравы • Стравы з рыбы •  
Стравы з бульбы • Стравы з агародніны і грыбоў • Стравы з яек,  
малака, муکі і круп • Салодкія стравы і напоі**

Беларуская кухня мае даўнюю гісторыю. Самабытныя стравы, якія дайшлі да нас з глыбіні стагоддзяў, сведчаць аб рацыянальнасці, эканамічнасці і разнастайнасці харчавання нашых продкаў. І хаты на сваіх падворках сляніе трывалі кароў, свіней, авечак, коз, гадавалі свойскую птушку - курэй, гусей, качак, мясныя стравы гатавалі ў асноўным на святы і ў той час, калі калолі кабанчыка або забівалі бычка. Саланіну, каўбасы, вяндліну захоўвалі да цяжкіх сельскагаспадарчых работ - сенакосу, жніва. У штодзённым харчаванні ўжывалі пераважна вегетарыянская стравы - з агародніны, зернебабовых культур, малочных прадуктаў, насення лёну і канапель, сушаных грыбоў, ягад, садавіны, мёду.

Вядома, сучасная беларуская кухня вельмі адрозніваецца ад старажытнай. З'явіліся новыя прадукты, змяніліся ўмовы жыцця. Але кулінарныя прыхільнікі беларусаў, асабліва на вёсцы, захоўваюць нацыянальную самабытнасць. Гаспадыні яшчэ памятаюць і ўжываюць бабуліны рэцэпты разнастайных полівак, запяканак, бліноў, аладак.

Нельга не сказаць і пра нашых таленавітых прафесійных кулінараў, якія працуяць у сістэме грамадскага харчавання. Яны ўзбагацілі сучасную беларускую кухню арыгінальнымі стравамі, што карыстаюцца вялікай папулярнасцю ў жыхароў і гасцей краіны. Многія з гэтых страв атрымалі распаўсюджанне сярод шырокага насельніцтва.

У Беларусі ў пашане чорны хлеб, з якім ядуць і першыя, і другія стравы. Круглы год не сыходзіць са стала беларусаў бульба. Яе вараць, тушаць, смажаць, запякаюць, фаршируюць. З яе гатуюць супы і салаты, піражкі і хрушчы. Асабліва смачная бульба ў спалучэнні з грыбамі, свінінай. Ні з чым не параўнаць стравы з сырой дранай бульбы - бабкі, бліны, дранікі, клёцкі.

Мясныя стравы ў беларускай кухні гатуюць са свініны, ялавічыны, свойскай птушкі. Перавагу аддаюць мясу, тушанаму з агароднінай і грыбамі. Прыправы - перац, часнок, пятрушка і інш. выкарыстоўваюць умерана. Шырока ўжываюць малочныя прадукты і стравы з іх.

## ПЕРШЫЯ СТРАВЫ БОРШЧ БЕЛАРУСКІ

300 г костак ад вяндліны, 200 г ялавічыны, 60 г сасісак, 2 буракі, 4-5 бульбін, 1 морква, 1 корань пятрушкі, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжска тамату-пюре, 1 ст. лыжска топленага сала, 4 ч. лыжскі смятаны, 1 ст. лыжска муکі, соль, цукар, воцат.

Нарубленыя косткі ад вяндліны і мяса памыць, заліць халоднай вадой, давесці да кіпення, зняць пену і працягваць варыць на невялікім агні, у канцы гатавання пасаліць. Гатовы булён працадзіць.

Буракі адварыць, абабраць, нашаткаваць. Змелчаныя моркву, пятрушку, цыбулю абсмажыць на топленым сале, дадаць тамат-пюре і яшчэ трошкі патрымаць на слабым агні.

У булён, які кіпіць, апусціць нарэзаную кубікамі бульбу, падрыхтаваныя буракі, цыбулю і карэнне з таматам. Калі бульба зварыцца, заправіць боршч мукой, разведзенай ахалоджаным булёнам, цукрам, воцатам, пакласці нарэзаныя кавалачкамі сасіскі і варанае мяса. Даць закіпець.

Падаць са смятанай.

### **КАПУСТА СВЕЖАЯ З ЯБЛЫКАМИ**

*500 г ялавічыны, 500 г свежай капусты, 3 бульбіны, 1 морква, 1 корань пятрушки, 1 цыбуліна, 2 кіслыя яблыкі, 2 памідоры, 2 ст. лыжскі здору, 2 ст. лыжскі смятаны, соль, перац, лаўровы ліст, кроп.*

Зварыць мясны булён. Абсмажыць на здоры змельчаныя моркву, пятрушку, цыбулю, у канцы дадаць нарэзаныя долькамі памідоры.

У булён, які кіпіць, пакласці нашаткаваную капусту, нарэзаную скрылькамі бульбу. Калі бульба стане мяккай, дадаць абсмажаныя цыбулю і карэнне. За 5 хвілін да канца гатавання апусціць скрылькі яблыкаў, ачышчаных ад скуркі, пакласці перац, лаўровы ліст, соль.

Пры падачы на стол заправіць смятанай, пасыпаць дробна парэзаным зялёнym кропам.

### **КАПУСТА КІСЛАЯ**

*500 г ялавічыны, 500 г кіслай капусты, 1 морква, 1 корань пятрушки, 1 цыбуліна, 3 ст. лыжскі тамату-пюре, 2 ч. лыжскі муки, 1 ст. лыжска тлушчу, 2 ст. лыжскі смятаны, соль, лаўровы ліст, перац, зелень.*

Зварыць булён. У кіслую капусту ўліць калі паўшклянкі булёну, дадаць тлушч, тамат-пюре і тушыць пад накрыўкай, час ад часу памешваочы. Калі капуста стане мяккай, пакласці абсмажаныя моркву і пятрушку, нарэзаныя саломкай, а таксама змельчаную пасераваную цыбулю.

У булён, які кіпіць, пакласці тушаную капусту, праз 20 хвілін заправіць мукой, разведзенай ахалоджаным булёнам, перцам, соллю, лаўровым лістом і давесці да гатоўнасці.

Падаць са смятанай і дробна нарэзанай зеленню кропу або пятрушкі.

### **КАПУСТА КІСЛАЯ З ГРЫБАМИ**

*50 г сушаных грыбоў, 500 г кіслай капусты, 1 морква, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжскі тлушчу, 3 ст. лыжскі тамату-пюре, 2 ч. лыжскі муки, 4 ч. лыжскі смятаны, перац, лаўровы ліст, соль, зелень.*

Загадзя замочаныя грыбы зварыць, прамыць, тонка нарэзаць. Грыбны булён працадзіць праз складзеную ўдвая тканіну. Кіслую капусту пакласці ў рондаль, уліць трошкі булёну, дадаць тлушч, тамат-пюре і тушыць пад накрыўкай прыкладна 1,5 гадзіны. За 25 хвілін да гатоўнасці дадаць нарэзаныя і падсмажаныя цыбулю і моркву.

У грыбны булён, які кіпіць, пакласці тушаную капусту, падрыхтаваныя грыбы, перац гарошкам, лаўровы ліст, пасераваную муку, разведзеную ахалоджаным булёнам, соль і варыць яшчэ 7-8 хвілін.

Падаць са смятанай і змельчанай зеленню.

### **КАПУСТА СТАРАБЕЛАРУСКАЯ**

*500 г кіслай капусты, 40 г сушаных грыбоў, 2 цыбуліны, 1 морква, 1 ст. лыжска муки, 2 ст. лыжскі тлушчу, 1 ч. лыжска цукру, 2 ст. лыжскі павідла, 3-4 ягады ядлоўцу, соль.*

Загадзя замочаныя грыбы зварыць, булён працадзіць, грыбы нашаткаваць. Кіслую капусту патушыць з тлушчам, у канцы дадаць змельчаныя і абсмажаныя моркву і цыбулю.

У грыбны булён пакласці тушаную з агародніай капусту, варыць прыкладна паўгадзіны, дадаць падрыхтаваныя грыбы, павідла, заправіць пасераванай мукой, цукрам, соллю, пакласці ягады ядлоўцу і давесці да гатоўнасці.

### **СУП СА ШЧАЎЯ**

*400 г вэнджсаных рэбраў, 300 г ичая, 4 бульбіны, 1 морква, 1 корань пятрушки, 2 яйкі, 1 цыбуліна, 1 ч. лыжка сметанковага масла, 1 ст. лыжка муки, 4 ст. лыжскі смятаны, соль, перац, зелень.*

Рэбры пасячы, памыць, заліць халоднай вадой. Калі вада закіпіць, зняць пену і варыць на слабым агні каля гадзіны. Затым дадаць нарэзаныя кубікамі моркву і бульбу, гатаўцаць яшчэ 15-20 хвілін.

Шчаўе перабраць, выдаліць чаранкі, прамыць, парэзаць, апусціць у булён разам з нашаткаванай цыбуляй. Заправіць суп мукой, падсмажанай на масле і разведзенай булёнам, дадаць соль, перац, варыць 5-6 хвілін.

У кожную талерку пакласці скрылькі варанага яйка, пасыпаць дробна нарэзанай зеленню, заправіць смятанай.

### **БУЛЁН З КАЛДУНАМІ**

*500 г мяса, 1 цыбуліна, 1 морква, 1 корань пятрушки, соль.*

Для калдуноў: 1,5 шклянкі муки, 500 г мяса (мякаць), 1 яйка, 1 цыбуліна, соль, перац.

Зварыць мясны булён, дадаўшы карэнне і цыбулю. Каб ён быў празрысты, трэба варыць на слабым агні і на працягу гатаўвання некалькі разоў падліваць па чвэрці шклянкі халоднай вады, у канцы варкі пасаліць. Гатовы булён працадзіць.

Мяса (лепш ялавічыну напалам са свінінай) разам з цыбуляй двойчы прапусціць праз мясарубку, уліць трошкі вады, дадаць перац, соль, старанна перамяшаць.

З прасенай муке, яйка, солі і вады замясіць крутое цеста, тонка раскачаць яго. Выразаць выемкай кружкі, пакласці на сярэдзіну кожнага фарш, краі зашчыпаць. Падрыхтаваныя калдуны на некалькі секунд апусціць у кіпень, затым перакласці ў булён і варыць на слабым агні 6-8 хвілін.

### **БУЛЁН КУРЫНЫ З КЛЁЦКАМИ**

*500 г курынага мяса, 1 морква, 1 цыбуліна, 1 яйка, 0,75 шклянкі муки, 1 ч. лыжка сметанковага масла, соль, лаўровы ліст, зелень.*

Падрыхтаванае курынае мяса заліць халоднай вадой. Калі яна закіпіць, зняць пену, пакласці ачышчаныя моркву і цыбуліну, варыць на слабым агні да гатоўнасці мяса, у канцы прыгатавання дадаць соль, лаўровы ліст. Булён працадзіць.

Муку, яйка, соль, масла, каля чвэрці шклянкі ахалоджанага булёну старанна перамяшаць. З атрыманага цеста аддзяляць лыжкай невялікія клёцкі і апускаць іх у булён, варыць 5 хвілін.

Падаць з кавалачкамі курынага мяса, пасыпаўшы змельчанай зеленню кропу або пятрушкі.

### **ПОЛІЎКА БЕЛАРУСКАЯ**

*50 г жытняга хлеба, 25 г сушеных грыбоў, 1 морква, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжка тлушчу, 1 ч. лыжка тамату-пюрэ, 1,2 л мяснога булёну, 0,5 шклянкі смятаны, соль.*

Загадзя замочаныя грыбы адварыць, булён працадзіць праз складзеную ўдвай тканіну, грыбы нашаткаваць. Жытні хлеб нарэзаць лустачкамі, падсушыць у духоўцы, змияльчицы, заліць невялікай колькасцю гарачага булёну, накрыць, пачакаць, пакуль астыне. Пасля гэтага хлебную масу працерці праз сіта, змяшаць з рэштай мяснога булёну, уліць грыбны адвар.

Абсмажыць на тлушчы дробна парэзаныя моркву і цыбулю разам з таматампюрэ, пакласці ў булён, які кіпіць. Дадаць падрыхтаваныя грыбы, соль, варыць 7-10 хвілін.

Падаць поліўку са смятанай.

### **СУП ГРЫБНЫ З ЯЧНЫМІ КРУПАМИ**

*40 г сушеных грыбоў, 4 бульбіны, 4 ст. лыжкі ячных (буйных) круп, 1 морква, 1 цыбуліна, 50 г сметанковага масла, 2 ст. лыжкі смятаны, перац, соль, лаўровы ліст.*

Сушаныя грыбы прамыць, замачыць у халоднай вадзе на 3-4 гадзіны, затым яшчэ раз прамыць і варыць у вадзе, у якой яны набухалі, 1-1,5 гадзіны без солі. Звараныя грыбы выняць, прамыць цёплай вадой, нарэзаць палоскамі. Булён працадзіць.

Прамытыя ячныя крупы заліць халоднай вадой, пакінуць на 2 гадзіны для набухання, затым адварыць.

Гатаваныя грыбы і крупы пакласці ў грыбны булён, паварыць 15-20 хвілін, затым дадаць нарэзаную кубікамі бульбу, пасаліць, а за 5 хвілін да гатоўнасці пакласці абсмажаныя на масле моркву і цыбулю, перац, лаўровы ліст.

Гатовы суп заправіць смятанай.

### **СУП СА СВЕЖЫМІ ГРЫБАМИ**

*300 г свежых грыбоў, 3 бульбіны, 1 морква, 1 корань пятрушикі, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжка сметанковага масла, 1 ч. лыжка муки, 0,5 шклянкі смятаны, соль, перац, лаўровы ліст, зелень.*

Падрыхтаваныя грыбы абліць кіпенем, адціснуць, парэзаць і варыць разам з карэннямі каля 30 хвілін. Затым суп пасаліць, пакласці нарэзаную кубікамі бульбу, падсмажаную на масле нашаткаваную цыбулю, дадаць перац гарошкам, лаўровы ліст, варыць да гатоўнасці бульбы. Муку падрумяніць на масле, развесці ахалоджаным булёнам, заправіць суп, даць яму закіпець.

Падаць са смятанай, пасыпаць дробна нарэзанай зеленню.

### **БУЛЁН ГРЫБНЫ З ГРЭНКАМИ**

*30 г сушеных грыбоў, 1 морква, 2 цыбуліны, 300 г белага хлеба, 1 яйка, 1 ст. лыжка сметанковага масла, 1 ст. лыжка смятаны, соль, зелень пятрушикі, перац, лаўровы ліст.*

Загадзя замочаныя грыбы адварыць, булён працадзіць. У грыбны адвар пакласці моркву і 1 цыбуліну, перац, лаўровы ліст, соль, варыць да мяккасці агародніны, зноў працадзіць, закіпяціць.

З белага хлеба зрэзаць скарынку, нарэзаць ромбікамі або квадрацікамі. Вараныя грыбы пасячы (можна прапусціць праз мясарубку), змяшаць з абсмажанай на масле нашаткаванай цыбуляй, смятанай, сырым жаўтком, дадаць соль, старанна перамяшаць. Атрыманай масай намазаць грэнкі, зверху пакрыць узбітым бялком, выкласці на бляху і запячы ў духоўцы да ўтварэння румянай скарынкі. Булён пасыпаць зеленню пятрушикі, асобна падаць грэнкі.

### **ЮШКА РЫБАЦКАЯ З БУЛЬБАЙ**

*400 г свежай рабчай рыбы, 1 морква, 1-2 цыбуліны, 2 бульбіны, соль, перац.*

Рыбу ачысціць ад лускі, выпатрашыць, пакласці ў рондаль, заліць халоднай вадой. Калі вада закіпіць, дадаць нарэзаныя кубікамі моркву, бульбу, цыбулю, соль, перац, варыць на невялікім агні да гатоўнасці.

### **КРУПНІК**

*1 шклянка ячных круп або проса, 4 бульбіны, 80 г сала, 2 цыбуліны, соль, лаўровы ліст, кроп.*

Крупы перабраць, прамыць, усыпаць у рондаль з кіпенем і варыць, час ад часу перамешваючы. Калі крупы будуць амаль гатовы, пакласці нарэзаную кубікамі бульбу, падсмажаную на дробна нарэзаным сале нашаткаваную цыбулю. За 5 хвілін да канца варкі дадаць соль, лаўровы ліст.

Гатовы крупнік, густую першую страву, пасыпаць дробна нарэзанай зеленню кропу.

### **СУП З МАЛАДОЙ БУЛЬБЫ**

*500 г бульбы, 2 цыбуліны, 100 г сала, 1 морква, соль, зелень.*

Бульбу і моркву аскрэбці, памыць, нарэзаць кубікамі, зварыць у падсоленай вадзе. Падсмажыць на сале нашаткаваную цыбулю, пакласці ў суп, паварыць яшчэ 3-5 хвілін.

Гатовы суп пасыпаць дробна нарэзанай зеленню кропу.

### **ЗАЦІРКА**

*1,5 шклянкі муки, 1-2 яйкі, 40 г сметанковага масла, 6-7 шклянак малака, соль.*

Прасеянную пшанічную муку падсмажыць на патэльні без масла да светла-карыйчневага колеру, дадаць трошкі вады, яйка, масла, соль, старанна перацерці. Атрыманыя камячкі цеста засыпаць у рондаль з кіпячым малаком. Варыць 5-7 хвілін на невялікім агні памешваючы. Калі трэба, дадаць соль.

### **СУП МАЛОЧНЫ ПА-БЕЛАРУСКУ**

*4 шклянкі малака, 3 шклянкі вады, 1 морква, 1 яйка, 1 шклянка муки, 2 ч. лыжскі цукру, 50 г сметанковага масла, соль.*

Малако змяшаць з вадой і давесці да кіпення, пакласці змельчаную на буйной тарцы моркву, соль, варыць да гатоўнасці морквы. У муку ўбіць яйка, дадаць вады, старанна перамяшаць (цеста павінна быць, як густая смятана) і паступова ўліваць у суп пры няспынным памешванні. У канцы варкі пакласці цукар і сметанковае масла.

### **ЛОКШЫНА**

*2 шклянкі крухмалу, 1 яйка, 1-2 ст. лыжскі цукру, 20 г сметанковага масла, 1,5 л малака, соль.*

Крухмал развесці вадой, дадаць яйка, соль, цукар, перамяшаць. Цеста павінна быць вадкім, як для блінцоў. Выпечы на патэльні тонкія бліны, нарэзаць іх саломкай, злёгку падсушыць, затым пакласці ў ваду, якая кіпіць, зварыць. Локшыну перакласці ў гарачае малако, дадаць масла, па смаку цукар і соль і паставіць у гарачую духоўку на 10-15 хвілін.

### **СУП МАЛОЧНЫ З КЛЁЦКАМІ**

*2 л малака, 1 шклянка муки, 2 яйкі, 1 ч. лыжска сметанковага масла, соль, цукар.*

Ускіпяціць шклянку малака, пакласці масла, усыпаць муку і, размешваючы, трymаць на невялікім агні 4-5 хвілін. Зняць з агню, трошкі астудзіць, дадаць сырый яйкі, перамяшаць.

У малако, якое кіпіць, класці лыжкай клёцкі, варыць, пакуль яны не ўсплынуць на паверхню. Заправіць суп па смаку соллю і цукрам.

### **СУП МАЛОЧНЫ З ГРЭЦКІМІ КРУПАМІ**

*1,5 л малака, 0,75 шклянкі грэцкіх круп, 1 ч. лыжска сметанковага масла, соль, цукар.*

У ваду, якая кіпіць, усыпаць перабраныя і прамытыя грэцкія крупы і варыць да напаўгатоўнасці. Уліць малако і гатаваць яшчэ 15 хвілін. Заправіць суп сметанковым маслам, дадаць па смаку соль і цукар.

### **СУП МАЛОЧНЫ З ГАРБУЗОМ**

*1,5 л малака, 500 г ачышчанага гарбуза, 1 ч. лыжска сметанковага масла, 1,5 ст. лыжскі маных круп, соль, цукар.*

Гарбуз нарэзаць дробнымі кубікамі, патушыць з невялікай колькасцю вады і маслам, працерці праз друшляк. У атрыманую масу ўліць малако, давесці да кіпення, усыпаць маннія крупы, соль, цукар, варыць 7-10 хвілін.

### **ХАЛАДНІК ПА-МЕНСКУ**

*700 г шчаўя, 400 г буракоў, 2 свежыя агуркі, 1 яйка, 2 шклянкі кефіру, 120 г зялёной цыбулі, 2 ст. лыжскі смятаны, 1 ст. лыжска цукру, соль, кроп.*

У падсоленай вадзе зварыць прамытае і нарэзанае шчаўе, ахаладзіць. Асобна зварыць цэлыя буракі, абабраць, накрышыць саломкай, змяшаць са шчаўем, пакласці дробна нарэзаную і расцёртую з соллю і жаўтком зялёную цыбулю, нашаткованыя свежыя агуркі, змельчаны бялок, цукар, узбіты кефір.

Халаднік заправіць смятанай і пасыпаць дробна нарэзаным кропам.

### **ХАЛАДНІК СА ШЧАЎЯ**

*900 г шчаўя, 2 свежыя агуркі, 2 яйкі, 120 г зялёной цыбулі, 4 ст. лыжскі смятаны, соль, кроп.*

Шчаўе прамыць, парэзаць у падсоленай вадзе, ахаладзіць. Дадаць дробна нарэзаныя свежыя агуркі, расцёртую з соллю зялёную цыбулю. Перад падачай на стол заправіць смятанай і пасыпаць змельчаным кропам. У талеркі пакласці палавінкі вараных яек.

### **ХАЛАДНІК З БУРАКОЎ**

*700 г буракоў, 2 свежыя агуркі, 2 яйкі, 120 г зялёной цыбулі, 4 ст. лыжскі смятаны, цытрынавая кіслата або воцат, соль, цукар, кроп.*

Зварыць абабраныя буракі, змяльчыць на буйной тарцы. Дадаць цытрынавую кіслату або воцат, цукар, соль, пракіпяціць, ахаладзіць. Пакласці нарэзаную зялёную цыбулю, змешаную са смятанай, нарэзаныя кубікамі агуркі, кружкамі яйкі. Пасыпаць змельчаным кропам.

## **МЯСНЫЯ СТРАВЫ**

### **СВІНІНА ПА-МЕНСКУ**

*400 г свініны (кумпяк), 3 цыбуліны, 1 ст. лыжска здору, соль, перац.*

Свіны кумпяк нарэзаць упоперак валокнаў, злёгку адбіць, пасаліць, пасыпаць перцам. Абсмажыць з абодвух бакоў да ўтварэння румянай скарынкі. Асобна падсмажыць цыбулю, нарэзаную кружкамі.

Пры падачы на стол паліць свініну сокам, які ўтварыўся пры смажанні, зверху пасыпаць цыбуляй. Падаць з чорным хлебам або з дранікамі. Можна выкарыстаць іншы гарнір.

### **СВІНІНА «ВЕРАШЧАКА»**

*500 г свініны з прорасцю, 1-2 цыбуліны, 1 шклянка хлебнага квасу, соль, перац, лаўровы ліст.*

Свініну нарэзаць, пасаліць, паперчыць, абсмажыць з абодвух бакоў. На сале, якое вытапілася, абсмажыць дробна парэзаную цыбулю. Мяса з цыбуляй перакласці ў сатэйнік, заліць хлебным квасам і патушыць на невялікім агні 10 хвілін.

Падаць з бульбяным пюре або блінамі.

### **СВІНІНА Ў ЦЕСЦЕ**

*500 г свініны (кумпяк), 100 г здору або алею, 100 г муки, 0,5 шклянкі малака, 1 яйка, соль, перац, часнок.*

Свініну тонка нарэзаць упоперак валокнаў, моцна адбіць, пасыпаючы кожны кавалак соллю, перцам і дробна нарэзаным часнаком. З муکі, яйка і малака

прыгатаваць вадкае цеста, дадаць трошкі солі. Апускаць кавалкі падрыхтаванага мяса ў цеста і смажыць з абодвух бакоў у вялікай колькасці тлушчу.

### **СВІНІНА АПЕТЫТНАЯ**

*400 г свініны, 4-5 зубкоў часнаку, 1 яйка, 3- 4 ст. лыжскі молатых сухароў, 4 ст. лыжскі тлушчу, соль, перац.*

Свініну нарэзаць з разліку адзін кавалак на порцыю, адбіць, пасаліць, паперчыць, пасыпаць тоўчаным часнаком, скруціць у выглядзе каўбасак (можна змацаваць завостранай драўлянай палачкай), укачаць у сухары, змачыць сырым яйкам і зноў укачаць у сухары. Абсмажыць у вялікай колькасці тлушчу і паставіць на 10-15 хвілін у духоўку.

### **СВІНІНА СТРУГАННАЯ**

*500 г свініны, 2 ст. лыжскі топленага сала, 2 цыбуліны, 0,75 шклянкі смятаны, 2 ст. лыжскі тамату-пюрэ, 1 ст. лыжска муکі, соль, перац.*

Свініну нарэзаць брускамі даўжынёй 3-4 см, пасыпаць соллю, перцам і абсмажыць на добра разагрэтай патэльні, дадаць падсмажаную цыбулю, смятану, змешаную з таматам-пюрэ, і пасераваную муку, разведзеную булёнам або вадой, давесці да кіпення.

Падаць с варанай бульбай.

### **СВІНІНА З ЯБЛЫКАМІ**

*800 г свініны (мякаць), 300 г яблыкаў, 1-2 цыбуліны, 50 г топленага сала, соль, кмен, цукар.*

Свініну (цэлым кавалкам) нацерці соллю, дробкай цукру, змазаць топленым салам, пакласці ў жароўню і паставіць у гарачую духоўку. Калі мяса зарумяніцца, пасыпаць яго кменам, абкласці кавалкамі ачышчаных яблыкаў і кружкамі цыбулі. Тушыць разам, дадаючы па меры выпарэння соку ваду, да гатоўнасці мяса.

Пры падачы на стол нарэзаць мяса ўпоперак валокнаў, абкласці кавалкамі яблыкаў.

### **СВІНІНА, ТУШАНАЯ З КАПУСТАЙ**

*500 г свініны, 1 кг капусты, 1 морква, 1 корань пятрушкі, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжскі тамату-пюрэ, 1 ст. лыжска воцату, 2 ч. лыжскі цукру, 1,5 ст. лыжскі тлушчу, соль, лаўровы ліст, перац.*

Свініну нарэзаць кавалачкамі, цыбулю - кружкамі, свежую капусту, моркву, пятрушку нашаткаваць. Падрыхтаваныя прадукты, акрамя капусты, абсмажыць. Капусту злётку перацерці з соллю. Усё скласці ў рондаль, дадаць тамат-пюрэ, воцат, перац, уліць каля шклянкі булёну або вады і тушыць на слабым агні да гатоўнасці прадуктаў. Затым пакласці цукар, соль, лаўровы ліст, уліць пасераваную і разведзеную булёнам або вадой муку, патрымаць на агні яшчэ 5 хвілін.

Замест свежай капусты можна выкарыстаць кіслую. Тады не трэба класці воцат, а норму цукру павялічыць.

### **СВІНІНА, ЗАПЕЧАНАЯ ПА-ДАМАШНЯМУ**

*500 г свініны, 1 кг бульбы, 2 цыбуліны, 1 ст. лыжска маргарыну, 500 г маянэзу, соль, перац.*

Свініну нарэзаць невялікімі кавалкамі, пасаліць, паперчыць, пакласці на дно глыбокай патэльні з растопленым маргарынам. Затым - слой цыбулі, нарэзанай кружкамі. Апошні слой - абабраная бульба, таксама нарэзаная кружкамі. Дадаць соль, заліць маянэзам і запякаць ва ўмерана нагрэтай духоўцы каля 1,5 гадзіны.

### **СВІНІНА, ЗАПЕЧАНАЯ З БУЛЬБАЙ**

*800 г свініны, 2 ст. лыжскі тлушчу, 2 цыбуліны, 12 бульбін, соль, кмен.*

Мяса (адным кавалкам) пасыпаць соллю, перцам, абсмажыць з усіх бакоў на мощна разагрэтым тлушчы. Перакласці на бляху, уліць тлушч, што застаўся ад смажання, пасыпаць кменам, дадаць нарэзаную кружкамі цыбулю, 3-4 ст. лыжкі вады і паставіць у духоўку. Запякаць, паліваючи сокам, які ўтварыўся (калі трэба, дадаць ваду), да таго часу, пакуль мяса дойдзе да напаўгатоўнасці.

Бульбіны прыкладна аднолькавай велічыні абабраць, памыць, пасыпаць соллю і пакласці на бляху разам з мясам і, працягваючи паліваць, запякаць да гатоўнасці.

Гатоўша мяса тонка нарэзаць, абкласці запечанай бульбай. Падаць з кіслай капустай.

### **ПАРАСЯЦІНА АДВАРНАЯ**

*800 г парасяціны, 1 морква, 1 корань пятрушки, 1 цыбуля, 2 ч. лыжскі муки, 3 ст. лыжскі смятаны, соль, перац, лаўровы ліст.*

Мяса цэлым кавалкам пакласці ў падсоленую ваду, якая кіпіць (каля 1 л), дадаць моркву, корань пятрушки, цыбулю і варыць на слабым агні паўгадзіны. Затым пакласці ў рондаль перац гарошкам, лаўровы ліст і давесці мяса да гатоўнасці.

Мяса выняць, адвар працадзіць, дадаць у яго пасераваную муку, разведзеную ахалоджаным адваром, пракіпяціць, уліць смятану, прагрэць. Гэтым соўсам паліць нарэзаную кавалкамі парасяціну.

Падаць з салёнымі агуркамі або памідорамі.

### **МАЧАНКА ПА-СЯЛЯНСКУ**

*250 г свініны з рэбернымі косткамі, 250 г сырой каўбасы, 2 цыбуліны, 100 г сала, 2 ст. лыжскі муки, соль, лаўровы ліст.*

Кавалкі свініны і сырой сялянскай каўбасы абсмажыць. Пшанічную або ячную муку развесці халоднай вадой і ўліваць у кіпень, увесь час памешваючи, да ўтварэння рэдкай мучной падліўкі. Дадаць соль, лаўровы ліст, пакласці кавалачкі падскваранага разам з цыбуляй сала, а таксама свініну і каўбасу. Паставіць на 20-25 хвілін у духоўку.

Да мачанкі падаць бліны або вараную бульбу.

### **БІФШТЭКС ПА-БЕЛАРУСКУ**

*400 г ялавічыны (выразка), 1 ст. лыжска здору, 4 зубкі часнaku, соль, перац.*

Мяса разрэзаць упоперак валокнаў на чатыры частіцы, кожную злёгку адбіць, надаць круглу форму, пасаліць, паперчыць, пасыпаць змельчаным часнаком. Смажыць біфштэксы на моцна разагрэтай патэльні. Яны гатовы, калі пры націсканні з мяса не выдзяляеца чырвоны сок.

Падаць са смажанай бульбай і марынаванымі грыбамі.

### **КАТЛЕТА «БЕЛАВЕЖСКАЯ»**

*500 г свініны (карэйкі), 60 г шынкі, 80 г зялёнага гарошка, 3 ст. лыжскі сухароў, 3 ст. лыжскі топленага масла, 2 яйкі, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжска муки, соль.*

Свініну карэйку (з косткай) нарэзаць кавалкамі так, каб кожны быў з костачкай. Мяса адбіць, костачку зачысціць.

Прыгатаваць фарш: абсмажыць пакрышаную цыбулю і нарэзаную кубікамі шынку, дадаць зялёны гарошак, муку, соль, перамяшаць і ўсё разам злёгку патушыць. Каб маса не была занадта густой, развесці яе булёнам або гатаванай вадой.

На падрыхтаваныя кавалкі карэйкі пакласці фарш, скруціць у выглядзе каўбаскі, змачыць у яйку, укачаць у сухары, затым зноў змачыць у яйку і зноў укачаць у сухары. Абсмажыць у топленым масле і паставіць на 10-15 хвілін у нагрэтую духоўку.

### **СМАЖАНКА ПА-СЯЛЯНСКУ**

*600 г мяса, 6-8 бульбін, 1 морква, 1,5 ст. лыжскі муки, 0,5 шклянкі смятаны, 1,5 ст. лыжскі здору, соль, перац, лаўровы ліст.*

Мяса прамыць, нарэзаць кавалкамі (па 30-40 г), злёгку адбіць, пасаліць, паперчыць, укачаць у муку і абсмажыць на здоры да ўтварэння румянай скарынкі. Пакласці мяса ў чыгунок або рондаль, дадаць ачышчаныя і нарэзаныя цыбулю, моркву, бульбу, уліць булён або ваду і тушыць на слабым агні. Калі мяса будзе амаль гатова, дадаць лаўровы ліст, соль, уліць смятану і патушыць усё разам.

### **ТУШАНКА ГАРАДСКАЯ**

*0,5 кг ялавічыны, 1 кг бульбы, 2-3 цыбуліны, 10 гарошын чорнага перцу, 3-4 лаўровыя лісты, соль.*

Мяса памыць, нарэзаць кавалкамі сярэдняга памеру, укладзі на дно гаршка або жароўні, зверху пакласці абабраную і нарэзаную скрылькамі бульбу, на яе - чорны перац і дробна накрышаную цыбулю. Усё пасаліць, уліць вады (прыкладна да паловы аб'ёму), накрыць і паставіць тушыць на невялікі агонь. Праз 1-1,5 гадзіны зняць з агню, пакласці лаўровы ліст і паставіць у духоўку. Тушыць трэба доўга. У працэсе тушэння, калі спатрэбіцца, можна дадаць вады. Страва гатова, калі набудзе залаціста-карычневы колер.

### **МЯСА КІСЛА-САЛОДКАЕ**

*500 г ялавічыны, 2 ст. лыжскі топленага масла або сала, 2 цыбуліны, 1 ст. лыжска цукру, 1 пернік, 2 ст. лыжскі тамату-пюэр, 2 ст. лыжскі змельчаных жытніх сухароў, 1 ст. лыжска 2%-нага раствору цытрынавай кіслаты, соль, перац, лаўровы ліст.*

Абмытае і нарэзанае кавалкамі мяса абсмажыць на масле або сале. Перакласці ў рондаль, дадаць абсмажаную цыбулю, уліць булёну або вады і тушыць каля гадзіны. Затым пакласці змельчаныя жытнія сухары і пернік, тамат-пюэр, соль, цукар, перац, разведзеную цытрынавую кіслату, лаўровы ліст і тушыць да гатоўнасці.

Падаць з варанай або смажанай бульбай.

### **ЗРАЗЫ БЕЛАРУСКІЯ**

*500 г ялавічыны (мякаць), 150 г сала, 40 г сушеных грыбоў, 1 ст. лыжска сметанковага масла, 3 цыбуліны, 2 ст. лыжскі паніровачных сухароў, 1 яйка, 100 г тлушчу для смажання, соль, перац.*

Загадзя замочаныя грыбы адварыць, нарэзаць саломкай, змяшаць з абсмажанай на масле нашаткованай цыбуляй.

Мяса нарэзаць упоперак валокнаў, кожны кавалак адбіць, пасаліць, паперчыць. На сярэдзіну пакласці брускі салёнага сала і грыбны фарш, скрутіць у выглядзе каўбасак (іх можна замацаваць завостранай драўлянай палачкай або ніткамі). Каўбаскі змачыць у яйку і ўкачаць у сухары. Смажыць у вялікай колькасці тлушчу да ўтварэння румянай скарынкі. Затым паставіць на 10-15 хвілін у гарачую духоўку.

### **ЯЛАВІЧЫНА, ТУШАНЯ З ЧАРНАСЛІВАМ**

*600 г ялавічыны (мякаць), 100 г карэйкі, 100 г чарнасліву, 1 морква, 1 корань пятрушки, 1 цыбуліна, 1 ч. лыжска муки, 100 г смятаны, 1 ст. лыжска тлушчу, соль, перац.*

Мяса памыць, ачысціць ад плевак, нашпігаваць брускамі карэйкі, абсмажыць з усіх бакоў. Перакласці ў рондаль, дадаць дробна нарэзаныя моркву, пятрушку, цыбулю, уліць каля шклянкі булёну і тушыць гадзіну на слабым агні. Затым пакласці вымыты чарнасліў (без костачак), соль, перац і тушыць яшчэ 25-30 хвілін.

Гатовае мяса і чарнасліў выняць, соўс працадзіць праз друшляк, дадаць смятану з мукой, пракіпяціць, паліць нарэзанае мяса, падаць з чарнаслівам.

### **МЯСА ПА-АСЕННЯМУ**

*500 г ялавічыны (мякаць), 2 ст. лыжскі здору, 2-3 яблыкі, 1 цыбуліна, 1 морква, соль, перац.*

Падрыхтаванае мяса нарэзаць невялікімі кавалкамі, скласці ў жароўню, перакладаючы скрылькамі яблыкаў, падсмажанымі цыбуляй і морквой. Дадаць соль, перац, уліць булён або ваду і тушыць да гатоўнасці.

### **КАЎБАСКІ ПА-МАГЛЕЎСКУ**

*200 г свінога фаршу, 300 г ялавічнага фаршу, 1 яйка, 0,5 галоўкі часнaku, 1 ст. лыжска муکі, 1 ст. лыжска здору, соль, перац.*

У мясны фарш дадаць яйка, дробна пасечаны часнок, соль, перац, уліць некалькі лыжак вады, усё добра перамяшаць. З атрыманай масы сфармаваць невялікія каўбаскі, абсыпаць іх мукой, выкласці на змазаную здорам патэльню і запячы ў духоўцы.

### **ЗРАЗЫ З ПЕЧАННЮ**

*500 г ялавічыны (мякаць), 3 цыбуліны, 200 г печані, 40 г сала, 2 яйкі, 1,5 ст. лыжскі сметанковага масла, соль, перац.*

Мяса прамыць, выдаліць плеўкі, прапусціць праз мясарубку, дадаць злёгку абсмажаную пакрышаную цыбуліну, соль, перац, убіць яйка, добра перамяшаць. Печань і сала нарэзаць невялікімі кубікамі, абсмажыць, змяшаць з дробна нарэзанай пасераванай цыбуляй, пасечаным вараным яйкам, соллю. З мяснога фаршу зрабіць кружкі, на сярэдзіну кожнага пакласці падрыхтаваную печань, сфармаваць зразы. Выкласці іх на патэльню, змазаную маслам, і запячы ў духоўцы.

Пры падачы на стол паліць зразы распушчаным маслам.

### **КАТЛЕТЫ З ЧАСНАКОМ**

*300 г ялавічыны, 100 г свініны, 70 г белага хлеба, 2 ст. лыжскі тлушчу, 3 ст. лыжскі паніровачных сухароў, 4 зубкі часнaku, соль.*

Падрыхтаванае мяса разам з замочаным у вадзе або малацэ і адціснутым чэрствым белым хлебам прапусціць праз мясарубку, дадаць дробна пасечаны часнок, соль, старанна перамяшаць. Сфармаваць катлеты, укачаць іх у сухары і падсмажыць на разагрэтым тлушчы.

### **БІТКІ ПА-БЕЛАРУСКУ**

*500 г ялавічыны, 1 цыбуліна, 1 яйка, 7,5 ст. лыжскі топленага масла, соль, перац.*

Прамытае без плевак мяса прапусціць праз мясарубку з буйной рашоткай, дадаць дробна пасечаную цыбулю, яйка, соль, перац, перамяшаць. Сфармаваць біткі і падсмажыць іх на топленым масле.

Падаць з варанай бульбай і марынаванымі грыбамі.

### **ТЭФТЭЛІ ВЯСКОВЫЯ**

*200 г ялавічыны, 200 г свініны, 2 ст. лыжскі грэцкіх круп або рысу, 1,5 ст. лыжскі тлушчу, 2 цыбуліны, 1 ст. лыжска муки, 0,5 шклянкі тамату-пюре, 0,5 шклянкі смятаны, соль, перац.*

З грэцкіх круп або рысу зварыць рассыпістую кашу. Падрыхтаванае мяса прапусціць праз мясарубку. Змелчаную цыбулю абсмажыць. Усё перамяшаць, дадаўшы яйка, соль, перац. З атрыманай масы сфармаваць тэфтэлі, укачаць іх у муку, абсмажыць.

Тэфтэлі выкласці ў адзін рад на патэльню, заліць таматам-пюре, змешаным са смятанай, і паставіць на 15 хвілін у духоўку.

### **«ВОЖЫКІ»**

*500 г фаршу (ялавічнага ці дамашняга), 2 цыбуліны, 2 ст. лыжскі рысу, 1 ст. лыжска тлушчу, 1 яйка, 2 ст. лыжскі тамату-пюрэ, 0,5 шклянкі смятаны, лаўровы ліст, соль, перац, зелень.*

Мясны фарш змяшаць з прамытым рысам, нашаткованай цыбуляй, дадаць яйка, соль, перац, добра перамяшаць. Сфармаваць невялікія шарыкі, укачаць іх у муку, злёгку абсмажыць, перакласці ў жароўню, дадаць тамат-пюрэ, смятану, соль, уліць булён або ваду і тушыць на невялікім агні да гатоўнасці рысу. У канцы тушэння пакласці лаўровы ліст.

Падаць «вожыкі» разам з соўсам, у якім яны тушыліся, пасыпаць дробна нарэзанай зеленню кропу або пятрушкі.

### **АЛАДКІ МЯСНЫЯ**

*500 г ялавічны (мякаць), 2 яйкі, 3 ст. лыжскі крухмалу, 0,5 шклянкі маянэзу, алей для смажання, 4 зубкі часнаку, соль, перац.*

Мяса памыць, як мага больш дробна парэзаць, дадаць яйкі, крухмал, маянэз, пасечаны часнок, соль, перац. Усё старанна перамяшаць і паставіць на 12 гадзін у лядоўню.

На разагрэтую з алеем патэльню лыжкай класці невялікія аладкі і абсмажваць з абодвух бакоў. Складці мясныя аладкі ў рондаль, уліць булён або ваду і тушыць 20-25 хвілін.

### **КАТЛЕТЫ МАЛАДЭЧАНСКІЯ**

*200 г ялавічных нырак, 200 г свініны (мякаць), 150 г мазгоў, 1 бульбіна, 2 ст. лыжскі тлушчу, 1-2 цыбуліны, 1 ст. лыжска воцату, 2-3 ст. лыжскі сухароў, соль, перац.*

Выдаліць з нырак тлушч і плеўкі, вымыць, заліць халоднай вадой. Калі вада закіпіць, зліць яе, зноў вымыць ныркі, яшчэ раз заліць свежай вадой, зварыць.

Мазгі прамыць, ачысціць ад плеўкі, апусціць у падсоленую ваду з воцатам, якая кіпіць, варыць 4-5 хвілін.

Свініну разам з падрыхтаванымі ныркамі і мазгамі, а таксама цыбуляй прапусціць праз мясарубку, дадаць надраную на тарцы бульбу, соль, перац, перамяшаць. З атрыманай масы сфармаваць катлеты, укачаць іх у паніровачныя сухары і абсмажыць з абодвух бакоў.

### **ПЕЧАНЬ ТУШНАЯ**

*600 г печані, 50 г тлушчу, 1 ст. лыжска муки, 3 морквы, 3-4 цыбуліны, 0,5 шклянкі смятаны, соль, зелень.*

Печань старанна прамыць, зняць плеўку, нарэзаць плоскімі кавалкамі, укачаць у муку і злёгку абсмажыць. Перакласці ў рондаль, дадаць нарэзаныя скрылькамі бульбу і моркву, соль, уліць смятану і тушыць у нагрэтай духоўцы да гатоўнасці агародніны.

Падаць на стол, пасыпаўшы змелчанай зеленню кропу або пятрушкі.

### **ПЕЧАНЬ СМАЖАННАЯ З ЦЫБУЛЯЙ**

*500 г ялавічнай печані, 4-5 цыбулін, 3 ст. лыжскі муки, 3 ст. лыжскі топленага сала, соль.*

Печань прамыць, зняць плеўку, выразаць жоўцевыя пратокі. Нарэзаць плоскімі кавалкамі, укачаць іх у муку і падсмажыць. Цыбулю нарэзаць кружкамі, абыспаць мукой і таксама абсмажыць з абодвух бакоў.

Падаючы на стол, на кавалкі печані пакласці кружкі цыбулі.

### **КАЎБАСА З ПЕЧАНІ**

*600 г печані, 100 г сала, 2 цыбуліны, 25 см свіной кішкі, 1 ст. лыжска тлушчу, соль.*

Падрыхтаваную печань і сала нарэзаць дробнымі кубікамі, дадаць пакрышаную цыбулю, соль, перамяшаць. Гэтым фаршам напоўніць старанна прамытую кішку. Каўбасу адварыць, а затым абсмажыць на тлушчы.

Падаць з варанай бульбай і салёнымі агуркамі.

### **ПЕЧАНЬ, ФАРШЫРАВАННАЯ ПА-ГОМЕЛЬСКУ**

*500 г ялавічнай печані, 100 г сала, 3 цыбуліны, 1 ст. лыжска муки, 0,5 шклянкі алею, 1 морква, 1 корань пятрушки, соль, перац.*

Печань нарэзаць пластамі таўшчынёй 1,5 см. Гэтак жа пластамі, але таўшчынёй не больш за 0,5 см, нарэзаць салёнае сала, трошкі адбіць яго. Змельчаную цыбулю злёгку абсмажыць.

Кавалкі печані выкласці адным пластом, зверху пакласці сала, на яго - слой цыбулі, пасыпаць соллю і перцам, скруціць рулетам (каб лепш трymаць, можна абвязаць яго ніткай), укачаць у муку і апусціць у алей, які кіпіць, на 2-3 хвіліны. Затым перакласці ў рондаль, дадаць нарэзаныя саломкай моркву і пятрушку, уліць трошкі вады і патушыць.

Гатовы пячоначны рулет ахаладзіць, тонка нарэзаць і падаць як закуску.

### **СЭРЦА З АГАРОДНІНАЙ**

*500 г сэрица, 1 бурак, 2 морквы, 1-2 салёныя агуркі, 1 ст. лыжска здору, 1,5 ст. лыжскі муки, соль, перац, лаўровы ліст.*

Сэрца ачысціць, прамыць, нарэзаць невялікімі кавалкамі, укачаць іх у муку і абсмажыць да ўтварэння румянай скарынкі. Затым перакласці ў чыгуночку або рондаль, дадаць нарэзаныя скрылькамі салёныя агуркі, буракі, моркву, уліць булён або ваду і даволі доўга тушиць на слабым агні. Калі сэрца стане мяккім, пакласці лаўровы ліст, перац, соль, тушиць яшчэ 8-10 хвілін.

### **ЯЗЫК У ЦЕСЦЕ**

*500 г ялавічнага языка, 100 г муки, 0,5 шклянкі малака, 2 яйкі, 3 ст. лыжскі топленага масла, соль.*

Язык прамыць, заліць вадой і варыць да мяккасці, у сярэдзіне варкі пасаліць. Затым перакласці ў халодную ваду, зняць скурку і нарэзаць кружкамі. З муکі, яйка, малака і солі прыгатаваць вадкае цеста. Апускаць у яго кавалкі языка і смажыць у вялікай колькасці масла.

### **КАЎБАСА Ў ЦЕСЦЕ**

*500 г варанай каўбасы, 2 яйкі, 150 г муки, 0,75 шклянкі малака, алей для смажання, соль.*

Муку, жаўткі размяшаць з малаком, дадаць соль і ўзбітая бялкі. Каўбасу нарэзаць кружкамі таўшчынёй 1 см. Кружкі апускаць у цеста і смажыць з абодвух бакоў на алеі.

Падаць з салатам з агародніны або таматным соўсам.

### **СМАЖАНКА «БЯРЭСЦЕ»**

*600 г курацыны, 1 кг бульбы, 2 цыбуліны, 1 шклянка смятаны, 2 ст. лыжскі маргарыну, 2 ст. лыжскі разынак, 2 ст. лыжскі змельчаных арэхаў, соль.*

Падрыхтаваную курацыну пасячы на невялікія кавалкі, абсмажыць, перакласці ў жароўню, дадаць нарэзаную кубікамі пасераваную цыбулю, скрылькі абсмажанай бульбы, прамытыя разынкі, змельчаныя арэхі, соль. Усё заліць смятанай і тушиць на невялікім агні каля паўгадзіны.

### **ПТУШКА СВОЙСКАЯ СМАЖАННАЯ**

*1 качка (гусь, курыца) вагой 1,5 кг, 200 г сала, 2-3 цыбуліны, 0,5 шклянкі грэцкіх або ячных круп, соль.*

Тушку качкі (гусі, курыцы) абпаліць, прамыць, адрэзаць шыю, лапкі і крыльцы, нацерці соллю. З грэцкіх або ячных круп зварыць рассыпістую кашу.

Абсмажыць нашаткаваную цыбулю разам з нарэзаным кубікамі салам, перамяшаць з кашай.

Атрыманым фаршам запоўніць тушку, зашыць разрэз. Птушку пакласці на бляху спінкай уніз і паставіць у гарачую духоўку. У час смажання перыядычна паліваць тлушчам, які вытапіўся.

### **НОЖКІ КУРЫНЫЯ ФАРШЫРАВАНЫЯ**

*4 курыныя ножкі, 2 лустачкі белага хлеба, 0,75 шклянкі малака, 1 куриная пячонка, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжкі сметанковага масла, 2 ч. лыжкі смятаны, соль, перац, мускатны арэх.*

З курыных ножак зняць скурку. Костачкі перасячы такім чынам, каб частка іх засталася са скуркай. Мякаць зрэзаць з костак і прапусціць праз мясарубку. Затым перамяшаць з размочаным у малацэ і адціснутым белым хлебам і зноў прапусціць праз мясарубку з дробнай рашоткай. Атрыманую масу змяшаць з абсмажанай пакрышанай цыбуляй і абсмажанай дробна парэзанай пячонкай, дадаць соль, перац, мускатны арэх, добра перамяшаць.

Падрыхтаваным фаршам запоўніць скурку ад ножак, зашыць, змазаць смятанай, пакласці на патэльню, змазаную маслам, і падсмажыць у духоўцы да светла-карычневага колеру.

### **КАЧКА З ГРЫБАМИ**

*1 качка (1,5 кг), 300 г свежых грыбоў, 1 цыбуліна, 0,5 шклянкі смятаны, 1 яйка, 1 ст. лыжска тлушчу, соль, перац.*

Падрыхтаваную тушку качкі нацерці соллю. Перабраныя і старанна прамытыя грыбы адварыць, дробна парэзаць і абсмажыць разам з пакрышанай цыбуляй. Дадаць яйка, соль, перац, перамяшаць. Гэтым фаршам начыніць качку, разрэз зашыць і смажыць у духоўцы 1-1,5 гадзіны.

### **ШЫЙКА ГУСІНАЯ**

*1 гусіная шыйка, 0,5 шклянкі грэцкіх або ячных круп, 1 гусіная печань, 2 ст. лыжкі тлушчу, 1 цыбуліна, 1 корань пятрушки, соль, перац, лаўровы ліст.*

Шыйку абпалиць, ачысціць, прамыць. Прыватаваць рассыпістую грэцкую або ячную кашу, перамяшаць яе з нашаткаванай падсмажанай цыбуляй і кавалачкамі сырой печані, соллю і перцам. Атрыманым фаршам запоўніць шыйку, зашыць з абодвух бакоў. Пакласці ў гаршчок або сатэйнік, дадаць дробна парэзаны корань пятрушки, лаўровы ліст, уліць трошкі вады і паставіць у духоўку. Праз 15- 20 хвілін зменшыць агонь да 100° і давесці шыйку да гатоўнасці. Яе паказык - румяны колер шыйкі.

## **СТРАВЫ З РЫБЫ**

### **ГАЛКІ РЫБНЫЯ**

*800 г рыбы, 2-3 лустачкі чэрствай булкі, 2 цыбуліны, 1 ст. лыжска алею, 1 морква, 0,5 ч. лыжкі цукру, соль, перац.*

Рыбу некалькіх сартоў (траску, скумбрью, стаўрыду і інш.) ачысціць, выпатрашыць, прамыць. Мякаць рыбы аддзяліць ад касцей, прапусціць праз мясарубку два разы - другі раз разам з цыбуляй і булкай, замочанай у вадзе або малацэ. Дадаць яйка, алей, соль, перац, добра вымешаць. З атрыманай масы сфармаваць галкі.

На дно рондаля пакласці рыбныя галовы, плаўнікі, косткі, нарэзаную кружкамі моркву, шалупінне ад цыбулі, соль, цукар, уліць ваду (каля 0,75 л). Калі вада закіпіць, апусціць у яе галкі і варыць на слабым агні 1 гадзіну.

Падаць разам з соўсам, у якім гатаваліся галкі (можна гарачымі і халоднымі).

### **КАРП ФАРШЫРАВАНЫ**

*1 карп (1 кг), 2-3 лустачкі чэрствай булкі, 3 цыбуліны, 0,5 ч. лыжскі цукру, 1 яйка, 1 ст. лыжска алею, 1 морква, 0,5 бурака, соль, перац.*

Ачышчаную, выпатрашаную і прамытую рыбу нарэзаць кавалкамі. Вузкім вострым нажом выразаць з іх мякаць такім чынам, каб не пашкодзіць скuru і пакінуць хрыбтовую костку. Мякаць рыбы разам з замочанай у вадзе або малацэ булкай, дзвюма цыбулінамі прапусціць праз мясарубку. Дадаць яйка, соль, перац, цукар, алей, добра перамяшаць, потым узбіць лыжкай. Атрыманым фаршам запоўніць кавалкі рыбы, у тым ліку і галаву (пад жаберныя шчыліны).

На дно рондаля пакласці сырыя ачышчаныя і нарэзаныя скрылькамі буракі, моркву, цыбулю, пасыпаць соллю і перцам, зверху пакласці кавалкі рыбы, уліць халодную ваду (прыкладна 2/3 абёму), каб яна амаль пакрыла рыбу, і варыць не менш за 2 гадзіны.

Падаць ахалоджанай разам з агароднінай, з якой гатавалася рыба.

### **РЫБА, ТУШНАЯ З ЯБЛЫКАМИ**

*600 г рыбы, 5 яблыкаў, 1 цыбуліна, 1 шклянка смятаны, 1 ч. лыжска тлушчу, соль, перац.*

Падрыхтаваную рыбу (карп, траска, камбала і інш.) нарэзаць кавалкамі, ачышчаныя ад скуркі і асяродка яблыкі - скрылькамі, цыбулю нашаткаваць. На патэльню, змазаную тлушчам, пакласці кавалкі рыбы, на яе - яблыкі, зверху - цыбулю, дадаць соль, перац, уліць невялікую колькасць вады і патушыць пад накрыўкай.

Калі рыба будзе гатова, выняць яе. Яблыкі і цыбулю працерці праз друшляк, уліць смятану і давесці да кіпення.

Падаць рыбу разам з атрыманым соўсам.

### **РЫБНИК**

*300 г рыбнага філе, 50 г чэрствага белага хлеба, 1 яйка, 1 цыбуліна, 0,5 шклянкі малака, 1 ч лыжска сметанковага масла, 1 ст. лыжска алею, соль, перац, лаўровы ліст.*

Філе рыбы, замочаны ў малацэ і адціснуты белы хлеб, ачышчаную цыбулю двойчы прапусціць праз мясарубку. Дадаць яйка, соль, перац, сметанковое масла, алей і вымешваць да ўтварэння пышнай масы. Выкласці яе на пракіячоную паркалёвую сурвэтку, надаць форму рыбіны, загарнуць. Перакласці ў рондаль адпаведнай формы, заліць падсоленай вадой і варыць на слабым агні каля 20 хвілін.

### **ЗАПЯКАНКА З РЫБЫ**

*500 г рыбы (карп, лінь), 500 г бульбы, 3-4 ст. лыжскі алею, 0,5 шклянкі смятаны, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжска муки, соль, перац, зелень.*

Падрыхтаваную рыбу парэзаць на кавалкі, пасыпаць соллю, перцам, укачаць у муку і абсмажыць на алеі з абодвух бакоў. Памытую бульбу зварыць, абабраць, змяльчиць на буйной тарцы. Асобна абсмажыць дробна нарэзаную цыбулю.

У жароўню, змазаную алеем, пакласці палову падрыхтаванай бульбы, на яе - кавалкі рыбы, пасыпаць яе цыбуляй, зверху - зноў слой бульбы. Усё паліць смятанай і рэштай алею. Запякаць у духоўцы 30 хвілін.

Пры падачы на стол запяканку парэзаць на кавалкі, пасыпаць дробна нарэзаным кропам.

### **РЫБА Ў ТАМАТНЫМ МАРЫНАДЗЕ**

*800 г рыбы (любой), 2 ст. лыжскі муки, 2 цыбуліны, 2 морквы, 2 ст. лыжскі тамату-пюрэ, 0,5 шклянкі алею, соль, перац, лаўровы ліст.*

Ачышчаную і прамытую рыбу нарэзаць кавалкамі, пасыпаць соллю, перцам, укачаць у муку, абсмажыць на алеі з абодвух бакоў.

Цыбулю дробна нарэзаць, моркву змяльчиць на буйной тарцы, разам абсмажыць на алеі, дадаць тамат-пюре, соль, перац, лаўровы ліст, уліць трошкі вады і тушыць 5-6 хвілін. Пакласці ў марынад кавалкі смажанай рыбы і добра прагрэць. Рыбу ў таматным марынадзе можна падаць як у гарачым, так і ў халодным выглядзе.

### **КАРП, ЗАПЕЧАНЫ З МАЯНЭЗАМ**

*700 г карпа, 1-2 цыбуліны, 0,5 шклянкі маянэзу, соль, перац.*

Падрыхтаваную рыбу нарэзаць кавалкамі, пасаліць, паперчыць, выкласці на патэльню, паміж кавалкамі рыбы пакласці цыбулю, нарэзаную кружкамі. Рыбу і цыбулю густа абмазаць маянэзам і запякаць у гарачай духоўцы 20-30 хвілін.

Запячы з маянэзам можна і іншую рыбу.

### **КАРП З НАЧЫНКАЙ З ГРЭЦКАЙ КАШЫ**

*1 карп (800 г), 2 ст. лыжскі грэцкіх круп, 1 цыбуліна, 1 яйка, 1 ч. лыжска сметанковага масла, 50 г смятаны, соль, перац.*

Ачышчаную, выпатрашаную і вымытую рыбіну пасаліць унутры і зверху. Зварыць рассыпістую грэцкую кашу, дадаць абсмажаную цыбулю, па смаку соль і перац, убіць яйка, перамяшаць. Кашай начыніць рыбіну (у тым ліку і галаву), выкласці яе ў пасудзіну адпаведнай формы, уліць смятану і трошкі вады. Тушыць у духоўцы на працягу 45-50 хвілін.

### **САСІСКІ РЫБНЫЯ**

*500 г рыбы (філе), 2 яйкі, 1-2 лустачкі белага хлеба, 0,25 шклянкі малака, алей для смажання, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжскі муки, 2 ст. лыжскі паніровачных сухароў, 1 ст. лыжска сметанковага масла, соль, перац.*

Філе рыбы разам з замочаным у малацэ і адціснутым белым хлебам і цыбуляй двойчы прапусціць праз мясарубку. Дадаць узбітае яйка, соль, перац, старанна перамяшаць.

З рыбнай масы сфармаваць сасіскі, кожную ўкачаць у муку, абмакнуць у яйка, затым укачаць у сухары. Смажыць у вялікай колькасці алею.

Пры падачы на стол паліць распушчаным сметанковым маслам.

## **СТРАВЫ З БУЛЬБЫ**

### **КАША БУЛЬБЯНАЯ З САЛАМ**

*1 кг бульбы, 80-100 г салёнага сала, 2 цыбуліны, соль.*

Абраную бульбу зварыць у падсоленай вадзе, трошкі падсушыць і патаўчы. Сала нарэзаць дробнымі кубікамі, цыбулю нашаткаваць, падсмажыць на сале, перамяшаць з тоўчанай бульбай.

### **«РАБЧЫКІ»**

*12 бульбін, 1 ч. лыжска алею, соль.*

Бульбіны прыкладна аднолькавага памеру аббрацаць, выкласці на бляху, змазаную алеем, паставіць у духоўку. Калі бульба набудзе залацістую скарынку, «рабчыкі» гатовы. Адразу ж падаць на стол, пасыпаўшы соллю.

### **БУЛЬБА, ЗАПЕЧАННАЯ Ў ФОЛЬЗЕ**

*600 г маладой бульбы, 1 ст. лыжска сметанковага масла, соль, крап, мята.*

Маладую бульбу аскрэбці, памыць, абсушыць, буйныя клубні разрэзаць. Бульбіну (калі дробная, то 2-3 штукі), галінку крапу, лісточак мяты і кавалачак масла пакласці на алюмініевую фольгу, пасаліць. Фольгу загарнуць такім чынам,

каб не выцякала масла. Выкласці на бляху і паставіць у гарачую духоўку на 30-35 хвілін.

Маладую бульбу ў фользе можна запячы і ў прысаку на каstry.

### **КАМЫ**

*1 кг бульбы, 80 г сала, 3 цыбуліны, 50 г тлушчу, соль.*

Абраную бульбу зварыць у падсоленай вадзе, прапусціць праз мясарубку. Падскварыць сала, нарэзанае дробнымі кавалачкамі, разам з пакрышанай цыбуляй, перамяшаць з бульбай. З атрыманай масы сфармаваць невялікія шарыкі - камы, абсмажыць іх на тлушчы, затым выкласці на патэльню і падсушыць у духоўцы.

### **КАМЫ ПА-МАГІЛЕЎСКУ**

*1 кг бульбы, 200 г свініны, 100 г сала, 2 цыбуліны, 1 яйка, 0,5 шклянкі малака, соль.*

Бульбу памыць, зварыць, абабраць і патаўчи (раней таўклі ў ступцы). Абсмажыць на сале мяса, нарэзанае маленькімі кавалачкамі, нашаткованую цыбулю змяшаць з бульбай, пасаліць, уліць гарачае малако, перамяшаць.

Выкласці на патэльню, разраўнаваць, змазаць яйкам і запячы ў духоўцы.

Падаць з малаком, кіслай капустай ці салёнымі агуркамі.

### **ЗАПЯКАНКА З БУЛЬБЫ І ПРОСА**

*1 кг бульбы, 0,5 шклянкі проса, 2-3 яйкі, 3 цыбуліны, 50 г тлушчу, 2-3 ст. лыжскі густой смятаны (або 1 ст. лыжска сметанковага масла), соль.*

Зварыць з проса кашу. Бульбу абабраць, зварыць, патаўчи, змяшаць з кашай, дадаць масла, сыроя яйкі, дробна парэзаную і падсмажаную да светла-залацістага колеру цыбулю, соль, перамяшаць.

Выкласці масу на разагрэтую і змазаную тлушчам патэльню, разраўнаваць, змазаць смятанай і запячы ў духоўцы.

### **СМАЖАНІК**

*1 кг бульбы, 3-4 цыбуліны, 1 ст. лыжска муки, 0,5 шклянкі смятаны, 2-3 ст. лыжскі тлушчу, соль.*

Бульбу зварыць, абабраць, большыя клубні разрэзаць. Муку падсмажыць на тлушчы да светла-кремавага колеру, дадаць смятану, абсмажаную змелчаную цыбулю, соль, патрымаць на невялікім агні 5-7 хвілін. Атрыманым соўсам заліць бульбу і запячы ў духоўцы.

### **БУЛЬБА, ТУШНАЯ З ПЕЧАННЮ І САЛАМ**

*1 кг бульбы, 300 г печані, 200 г сала, 1 ст. лыжска тамату-пюэр, 4 ст. лыжскі топленага масла, 2 морквы, соль, перац, лаўровы ліст.*

Нарэзаныя скрылькамі бульбу і моркву абсмажыць на масле. Абсмажыць сала, печань, нарэзаныя кубікамі, і нашаткованую цыбулю. Усё перамяшаць, перакласці ў жароўню, дадаць тамат-пюэр, соль, перац, лаўровы ліст, уліць невялікую колькасць вады і тушыць на слабым агні да поўнай гатоўнасці бульбы.

### **БУЛЬБА, ТУШНАЯ З ГРЫБАМИ**

*800 г бульбы, 400 г свежых грыбоў, 120 г сала або 4 ст. лыжскі топленага масла, соль, перац, лаўровы ліст, зелень пятрушки.*

Ачышчаныя і прамытыя грыбы ablіць варам, парэзаць і абсмажыць на сале або масле разам з нашаткованай цыбуляй. Бульбу абабраць, нарэзаць вялікімі скрылькамі, пакласці разам з грыбамі ў жароўню. Дадаць соль, перац, уліць ваду і тушыць на слабым агні да гатоўнасці. У канцы тушэння пакласці лаўровы ліст, зелень пятрушки.

Замест свежых можна ўзяць сушаныя грыбы (50 г). Іх трэба загадзя замачыць, адварыць, нарэзаць і абсмажыць.

### **БУЛЬБА, ТУШАННАЯ СА СВІНІНАЙ І ЧАРНАСЛІВАМ**

*1 кг бульбы, 300 г свініны, 100 г чарнасліву, 1 морква, 1 цыбуліна, соль, чорны перац гарошкам, лаўровы ліст.*

Бульбу абабраць, нарэзаць вялікімі скрылькамі. Свініну (пажадана грудзінку) нарэзаць плоскімі кавалкамі, злёгку абсмажыць у жароўні, затым дадаць пакрышаную цыбулю і нарэзаную брускамі моркву і працягваць смажыць, пакуль цыбуля і морква не падрумяняцца. Пакласці падрыхтаваную бульбу, прамыты чарнаслів без костачак, уліць ваду (але каб прадукты не былі ёю пакрыты), дадаць соль, перац, лаўровы ліст і тушыць у духоўцы прыкладна гадзіну.

### **ЗАПЯКАНКА З БУЛЬБЫ І ЯЕК**

*800 г бульбы, 4 яйкі, 50 г сыру, 0,25 шклянкі малака, 60 г тлушчу, соль, перац, зелень.*

Бульбу зварыць, абабраць, парэзаць кружкамі, абсмажыць на тлушчы, выкласці на патэльню, змазаную тлушчам. Змяшаць яйкі, малако, змельчаны на тарцы сыр, соль, перац, пасечаную зелень пятрушкі або кропу, заліць бульбу і паставіць у духоўку на 7-10 хвілін.

Падаць са свежымі агуркамі або памідорамі.

### **ЗАПЯКАНКА З БУЛЬБЫ І ГРЫБОЎ**

*1 кг бульбы, 300 г свежых грыбоў, 60 г топленага масла, 1,5 шклянкі малака, 2 яйкі, 1-2 цыбуліны, соль, кмен.*

Бульбу зварыць, абабраць, нарэзаць тонкімі скрылькамі. Свежыя грыбы (можна выкарыстаць і сушаныя) адварыць, нарэзаць саломкай, абсмажыць разам з нашаткаванай цыбуляй, дадаць кмен.

У глыбокую патэльню, змазаную маслам, выкласці слаямі бульбу і грыбы. Верхні і ніжні слай павінны быць з бульбы. Заліць малаком, змешаным з яйкамі і соллю, запячы ў духоўцы.

### **БУЛЬБА, ФАРШЫРАВАННАЯ МЯСАМ**

*12 даволі буйных бульбін, 400 г мяса (мякаць), 1 цыбуліна, 1 ст. лыжска здору, 1,5 шклянкі вадкай смятаны, 2 ст. лыжскі тамату-пюрэ, соль, перац.*

Бульбу абабраць, выдаліць асяродак. Мяса прапусціць праз мясарубку, дадаць абсмажаную накрышаную цыбулю, соль, перац, перамяшаць. Бульбіны запоўніць фаршам, перакласці ў жароўню, заліць смятанай, дадаць тамат-пюрэ, соль і запячы ў духоўцы.

### **БУЛЬБА, ФАРШЫРАВАННАЯ СЕЛЯДЦОМ**

*12 буйных бульбін, 2 ст. лыжскі топленага масла, 0,75 шклянкі смятаны, 1 селядзец, 1 цыбуліна, 1 яйка, перац.*

Бульбу зварыць да напаўгатоўнасці, абабраць, зrezцаць верхавінку. Выняць асяродак і разам з філе селядца і цыбуляй прапусціць праз мясарубку, дадаць перац, яйка, 1 ст. лыжку смятаны, перамяшаць, узбіць. Атрыманым фаршам начыніць бульбу, выкласці яе ў глыбокую патэльню, змазаную маслам, заліць смятанай і запячы ў духоўцы.

### **ДРАЧОНА БУЛЬБЯНАЯ (БАБКА)**

*7,5 кг бульбы, 1 ст. лыжска муки, 2 цыбуліны, 50 г сала, 2 ст. лыжскі топленага масла, соль.*

Бульбу абабраць, надраць на тарцы, дадаць муку, абсмажаную на сале цыбулю, соль, перамяшаць. Бульбянную масу выкласці ў глыбокую патэльню, разраўнаваць, апрыскаць маслам і запячы ў духоўцы.

## **БАБКА БУЛЬБЯНАЯ З ГРЫБАМИ**

*1,2 кг бульбы, 60 г сушеных грыбоў, 2 цыбуліны, 1 ст. лыжка муки, 1 ст. лыжка маргарыну, 50 г сала, 3 ст. лыжскі смятаны, соль.*

Загадзя замочаныя грыбы зварыць, нарэзаць саломкай, абсмажыць на сале, дадаць смятану, соль, патушыць 5-10 хвілін.

Бульбу абабраць, надраць на тарцы, дадаць растоплены маргарын, грыбы з цыбуляй, перамяшаць. Падрыхтаваную масу выкласці ў гліняны гаршчок (чыгунок), змазаны тлушчам, і запячы ў духоўцы.

## **БЛІНЫ З БУЛЬБЫ**

*1,2 кг бульбы, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжскі смятаны, 2 ст. лыжскі муки (крухмалу), 1 яйка, соль, сала для падмазвання.*

Бульбу абабраць, надраць на тарцы. Каб бульба не пацянмела, трэба спачатку сцерці па ўсёй паверхні таркі ачышчаную цыбулю. У бульбянную масу ўбіць яйка, дадаць смятану, муку, соль, усё перамяшаць. Выпякаць бліны на разагрэтай патэльні, падмазанай кавалачкам сала.

Падаць са смятанай.

## **БЛІНЫ З БУЛЬБЫ, ТУШАНЫЯ З САЛАМ**

*1,2 кг бульбы, 2 ст. лыжскі муки, 0,25 шклянкі сыраквашы, 200 г сала, 2 цыбуліны, сода на кончыку нажса, соль, сала для падмазвання.*

Абабраную бульбу надраць на тарцы, змяшаць з мукой, сыраквашай, соллю і содай і адразу ж выпячы бліны на разагрэтай патэльні, падмазанай кавалачкам сала.

На сале, нарэзаным кубікамі, падсмажыць нашаткованую цыбулю. Бліны перакласці салам з цыбуляй і паставіць на 10-15 хвілін у духоўку.

## **КАПЫТКА БЕЛАРУСКАЯ**

*1,2 кг бульбы, 0,5 шклянкі муки, 1 ст. лыжска здору, соль, сода.*

Абабраную бульбу надраць на тарцы, адціснуць, дадаць муку, соль, соду, перамяшаць. Атрыманае цеста раскачаць, нарэзаць прамавугольнікамі 3x5 см і выпячы іх у духоўцы на блясе, змазанай тлушчам.

Перад падачай на стол апусціць капыткі ў падсоленую ваду або мясны булён, варыць 10 хвілін.

Падаць са смятанай або цыбуляй, падсмажанай на сале.

## **ДРАНІКІ З РОЗНЫМ ФАРШАМ**

*1,2 кг бульбы, 2 ст. лыжскі муки, 0,5 шклянкі алею, соль.*

Для грыбнога фаршу: 50 г сушеных грыбоў, 2 цыбуліны, 50 г сметанковага масла, 0,25 шклянкі грыбнога булёну, соль.

Для мяснога фаршу: 400 г свініны (мякаць), 2 цыбуліны, 50 г сметанковага масла, соль, перац.

Для рыбнага фаршу: 250 г рыбнага філе, 15 г сушеных грыбоў, 2 цыбуліны, 1 яйка, 100 г сметанковага масла, соль, перац.

Для яечнага фаршу: 6 яек, 2 цыбуліны, 50 г сметанковага масла, соль.

Абабраную бульбу надраць на тарцы, частку бульбянай масы адціснуць, дадаць муку, соль, перамяшаць і адразу смажыць аладкі на добра разагрэтай патэльні з алеем.

Гарачыя дранікі падаць са смятанай, сметанковым маслам, скваркамі, мочанымі бруsnіцамі і г.д.

Дранікі можна нафаршыраваць грыбамі, мясам, рыбай або яйкамі. Для гэтага на аладку, выкладзеную на разагрэтую патэльню, пакласці фарш, зверху закрыць бульбянай масай, абсмажыць з абодвух бакоў да румянай скарынкі. Затым

перакласці ў чугунок або жароўню, заліць негустай смятанай або растопленым маслам і паставіць на некаторы час у духоўку.

Для грыбнога фаршу сушаныя грыбы адварыць, пасячы, дадаць падсмажаную нашаткаваную цыбулю, уліць грыбны булён (каб фарш быў сакавітым), пасаліць, перамяшаць.

Для мяснога фаршу мяса прамыць, прапусціць праз мясарубку, змяшаць з падсмажанай цыбуляй, соллю і перцам.

Для рыбнага фаршу філе рыбы прапусціць праз мясарубку, абсмажыць. Вараныя грыбы дробна пасячы і абсмажыць разам з пакрышанай цыбуляй. Усё перамяшаць разам з пасечаным яйкам, соллю і перцам.

Для яечнага фаршу звараныя ўкрутую яйкі пасячы, змяшаць з падсмажанай нашаткаванай цыбуляй і соллю.

### **АЛАДКІ З БУЛЬБЫ ПА-МЕНСКУ**

*1,2 кг бульбы, 0,5 шклянкі алею, 400 г свінога фаршу, 4 зубкі часнаку, соль, перац.*

Абабраную бульбу надраць на тарцы, пасаліць. Бульбянную масу выкладваць лыжкай на моцна разагрэтую патэльню з алеем і абсмажваць з абодвух бакоў. Свіны фарш перамяшаць з соллю, перцам і дробна пасечаным часнаком.

Аладкі пакласці ў жароўню, перакладваючы іх падрыхтаваным свіным фаршам, і паставіць у духоўку на 20-25 хвілін.

### **АЛАДКІ БУЛЬБЯНЫЯ З ЯБЛЫКАМИ**

*600 г бульбы, 2 яблыкі, 1 яйка, 100 г алею, 3 ст. лыжскі муки, соль, сода.*

Абабраную бульбу надраць на тарцы, дадаць змельчаныя на тарцы яблыкі, яйка, соль, муку, перамяшаць. Выпякаць аладкі на добра разагрэтай патэльні.

Падаць са смятанай і павідлам.

### **АЛАДКІ БУЛЬБЯНЫЯ ЗАВАРНЫЯ**

*600 г бульбы, 1 шклянка малака, 3-4 ст. лыжскі муки, 1 яйка, 100 г алею, соль, сода.*

Бульбу абабраць, надраць на тарцы, адціснуць. Уліць гарачае малако (зavarыць). Дадаць муку, яйка, соль, соду, добра перамяшаць. Лыжкай выкладваць невялікія аладкі на гарачую патэльню з алеем і смажыць з абодвух бакоў.

Падаць са смятанай.

### **КЛЁЦКІ БУЛЬБЯНЫЯ З МЯСАМ**

*1,2 кг бульбы, 2 ст. лыжскі муки, 400 г свініны, 2 цыбуліны, 50 г сметанковага масла, 0,5 шклянкі алею, 1 шклянка смятаны, соль, перац.*

Абабраную бульбу надраць на тарцы, адціснуць, дадаць муку, соль, перамяшаць. З дастаткова густой бульбяной масы сфармаваць невялікія шарыкі, кожны размяць у плоскі кружок, на сярэдзіну пакласці фарш, зноў скачаць у шарык і абсмажыць на алеі.

Для фаршу мякаць свініны прапусціць праз мясарубку, дадаць абсмажаную цыбулю, соль, перац, перамяшаць.

Клёцкі пакласці ў чугунок (жароўню), заліць смятанай і паставіць у духоўку на 20-25 хвілін.

### **ЗРАЗЫ З БУЛЬБЫ**

*1 кг бульбы, 300 г ялавічыны, 120 г сала, 2 цыбуліны, соль, перац.*

Палову бульбы абабраць, надраць на тарцы. Рэшту бульбы зварыць у лупінах, абабраць, прапусціць праз мясарубку, перамяшаць з сырой цёртай бульбай, пасаліць. Ялавічыну адварыць, прапусціць праз мясарубку, змяшаць з падсмажанай цыбуляй, перцам і соллю.

З бульбяной масы сфармаваць плоскія кружкі, пакласці на сярэдзіну фарш, краі зашчыпаць, надаўшы зразам авальную форму. Абсмажыць з усіх бакоў на сале.

### **ГАЛКІ БУЛЬБЯНЫЯ, ФАРШЫРАВАНЫЯ ГРЫБАМИ**

*1,2 кг бульбы, 1 яйка, 1 ст. лыжска муки, 40 г сушеных грыбоў, 1 ст. лыжска сухароў, 3 ст. лыжскі топленага масла, 1 цыбуліна, 0,5 шклянкі смятаны, соль, перац.*

Абабраную бульбу надраць на тарцы, адціснуць, дадаць яйка, соль, перамяшаць. Замочаныя ў вадзе ці малацэ грыбы прамыць, адварыць, дробна нарэзаць і абсмажыць на масле разам з нашаткаванай цыбуляй, дадаць соль, перац.

З бульбяной масы сфармаваць галкі, зрабіць у іх паглыбленне, запоўніць яго грыбным фаршам. Укачаць галкі ў муку, змешаную з сухарамі, і абсмажыць. Перакласці ў жароўню, заліць смятанай і патушыць у духоўцы.

### **ПРАЖКІ БУЛЬБЯНЫЯ З ГРЫБАМИ**

*1 кг бульбы, 100 г сушеных грыбоў, 2 цыбуліны, 2 яйкі, 0,5 шклянкі паніровачных сухароў, 4 ст. лыжскі сметанковага масла або маргарыну, соль.*

Абабраную бульбу зварыць, падсушыць, патаўчы, дадаць 1 ст. лыжку масла (маргарыну), 1 яйка, старанна вымешаць. Вараныя грыбы пасячы, перамяшаць з падсмажанай нашаткаванай цыбуляй, соллю і перцам.

З бульбяной масы сфармаваць невялікія плоскія кружкі, на сярэдзіну пакласці фарш, краі зашчыпаць. Абмакнунець піражкі ў яйка, укачаць у сухары і абсмажыць у разагрэтым на патэльні масле.

### **САЧНІ ПА-МАГІЛЕЎСКУ**

*1 кг бульбы, 2-3 ст. лыжскі муки, 1 яйка, 1 ч. лыжска алею, соль.*

Зварыць бульбу ў лупінах, абабраць, патаўчы, дадаць муку, соль, старанна перамяшаць. З бульбяной масы сфармаваць круглыя сачні. Выкласці іх на бляху, змазаную алеем (калі сачні выпякаюцца ў печы, бляху пасыпаюць мукой), і выпечы ў духоўцы.

Падаць гарачымі са смятанай або сметанковым маслам.

### **САЧНІ БЕЛАРУСКІЯ З ТВАРАГОМ**

*1 кг бульбы, 4-5 ст. лыжак муки, 2 яйкі, 200 г тварагу, 150 г сметанковага масла, соль.*

Бульбу зварыць, абабраць, патаўчы. Дадаць муку, 1 яйка, соль, старанна перамяшаць. Сфармаваць плоскія кружкі, на сярэдзіну пакласці начынку з тварагу, змешанага з яйкам, краі зашчыпаць. Сачні ўкачаць у муку і абсмажыць з абодвух бакоў на масле.

Падаць гарачымі з маслам або смятанай.

### **ХРУШЧЫ БУЛЬБЯНЫЯ**

*1 кг бульбы, 1,5 шклянкі муки, 1 яйка, соль, алей для смажання.*

Бульбу абабраць, зварыць у падсоленай вадзе, абсушыць і адразу патаўчы. Бульбянную масу трошкі ахаладзіць, дадаць муку, яйка, старанна перамяшаць, затым раскачаць у пласт таўшчынёй 0,5-0,7 см, нарэзаць яго ромбамі. У сярэдзіне кожнага зрабіць надрэз, праз які прасунуць адзін з вострых канцоў. Смажыць у вялікай колькасці алею да ўтварэння залацістай скарынкі.

Падаць хрушчы з малаком або смятанай.

### **ПОНЧЫКІ БУЛЬБЯНЫЯ**

*1,2 кг бульбы, 1 шклянка муки, 0,5 шклянкі малака, 2 яечныя жаўткі, 1 ст. лыжска сметанковага масла, 12 г дражджэй, соль, тлушч для смажання.*

Бульбу абабраць, надраць на тарцы, дадаць разведзеныя ў цёплым малацэ дрожджы, муку, замясіць цеста. Паставіць яго на 1,5 гадзіны ў цёплае месца.

Пасля гэтага дадаць жаўткі, расцёртыя з маслам, соль, зноў вымесіць, даць трошкі пастаяць.

Лыжкай аддзяляць кавалачкі цеста і смажыць іх у тлушчы да ўтварэння румянай скарынкі.

Падаць пончыкі з цыбуляй, падсмажанай на сале.

## **СТРАВЫ З АГАРОДННЫХ ГРЫБОЎ**

### **САЛАТА З БУЛЬБЫ І САЛЁНЫХ АГУРКОЎ**

*500 г бульбы, 300 г салёных агуркоў, 2 цыбуліны, 0,5 шклянкі алею, 1 яйка, соль, перац, зелень.*

Бульбу абабраць, зварыць у падсоленай вадзе, абсушиць, змяшаць з нашаткаванай цыбуляй, уліць алей і патаўчы да ўтварэння аднароднай масы. Дадаць парэзаныя дробнымі кубікамі салёныя агуркі, молаты чорны перац, перамяшаць.

Атрыманую масу абсыпаць дробна пасечаным крутым яйкам, змелчанай зеленню пятушкі і кропу.

### **САЛАТА З БУЛЬБЫ І ЗЯЛЁНАЙ ЦЫБУЛІ**

*500 г бульбы, 4 яйкі, 1 шклянка парэзанай зялёнай цыбулі, 3 ст. лыжскі алею, 1 ст. лыжска воцату, соль, перац.*

Бульбу памыць, зварыць, абліць халоднай вадой, абабраць, нарэзаць кубікамі. Дадаць звараныя ўкррутую і пасечаныя яйкі, дробна парэзаную зялёную цыбулю, перамяшаць. Заправіць алеем, воцатам, соллю і перцам.

Гэтая салата асабліва смачная, калі бульба яшчэ не астыла.

### **САЛАТА «ХВІЛІНКА»**

*2 буракі, 1 цыбуліна, 2 салёныя агуркі, 0,5 шклянкі мянэзу.*

Буракі зварыць, абабраць, нарэзаць саломкай. Гэтак жа нарэзаць агуркі, а цыбулю - паўкольцамі. Усё перамяшаць, заправіць мянэзам.

### **САЛАТА З БУРАКОЎ І РЭДЗЬКІ**

*2 буракі, 1 рэдзька, 1 цыбуліна, 4 ст. лыжскі алею, 2 ч. лыжскі воцату, соль, перац.*

Буракі зварыць, абабраць, нарэзаць саломкай. Ачышчаную рэдзьку змяльчыць на буйной тарцы, цыбулю нашаткаваць. Усё перамяшаць, дадаць соль, заліць запраўкай з алею, воцату і перцу.

### **САЛАТА З КІСЛАЙ КАПУСТЫ З БУРАКАМИ**

*250 г кіслай капусты, 150 г буракоў, 0,5 цыбуліны, 1 ст. лыжска алею.*

Кіслую капусту перабраць, вялікія кавалкі змяльчыць (калі вельмі кіслая, прамыць). Дадаць нарэзаныя саломкай вараныя буракі і нашаткаваную цыбулю. Заправіць алеем.

### **БУРАКІ З ЧАСНАКОМ**

*5-6 буракоў, 2 галоўкі часнаку, 3-4 ст. лыжскі воцату, 3 ст. лыжскі алею, соль, перац.*

Буракі зварыць, ахаладзіць, абабраць, нарэзаць скрылькамі, перасыпаць дробна пасечаным часнаком, соллю, чорным молатым перцам, апірскаць воцатам, дадаць алей, і паставіць на суткі ў халоднае месца для марынавання.

Падаць як салату або ў якасці гарніру.

### **САЛАТА ЗАКУСАЧНАЯ**

*1 рэдзька, 1 свежы агурок, 0,5 шклянкі зялёнай цыбулі, 0,5 шклянкі смятаны, соль.*

Ачышчаную рэдзьку змяльчыць на буйной тарцы, трошкі пасаліць. Свежы агурок нашаткаваць, змяшаць з рэдзькай і дробна парэзанай зялёнай цыбуляй. Перад падачай на стол паліць смятанай.

### **РЭДЗЬКА СА ШМАЛЬЦАМ**

*2 рэдзькі, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжка шмальцу, соль.*

Рэдзьку абабраць, прамыць у халоднай вадзе, надраць на буйной тарцы. Дадаць нашатканую цыбулю, заправіць растопленым шмальцам, пасаліць.

### **САЛАТА З МОРКВЫ**

*4-5 моркваў, 3-4 зубкі часнаку, 150 г маянэзу або смятаны, соль, перац.*

Аскрэбаную моркву змяльчыць на буйной тарцы, пасаліць, пасыпаць чорным молатым перцам, дадаць расцёрты часнок, заправіць маянэзам або смятанай.

### **КАПУСТА ВЯСКОВАЯ**

*1 качан капусты, 2 л агурочнага расолу, часнок, кроп.*

Качан капусты, з якога зняты пашкоджаныя лісты, разрэзаць на кавалкі разам з храпкай, перакласці ў пасудзіну, на дно якой уліць трошкі вады. Пасудзіну пад накрыўкай паставіць на 2-3 гадзіны ў духоўку з тэмпературай 105-110°. Затым капусту ахаладзіць, пасыпаць змельчаным зялёным кропам і дробна пасечаным часнаком, заліць агурочным расолам. Пакласці зверху драўляны кружок (талерку), прыціснуць яго. Паставіць у халоднае месца на двое сутак.

Выняць капусту з расолу, нарэзаць скрылькамі. Падаць з варанай бульбай.

### **КАПУСТА, ТУШАННАЯ ПА-ДАМАШНЯМУ**

*1 кг капусты, 1 морква, 1 цыбуліна, 200 г мяснога фаршу, 3 ст. лыжскі рысу, 3 ст. лыжскі топленага масла, 2 ст. лыжскі тамату-пюре, 2 ч. лыжскі муки, 1 ст. лыжска воцату, соль, перац, лаўровы ліст.*

Капусту нарэзаць саломкай, дадаць масла, трошкі вады, лаўровы ліст, перац і тушиць каля 30 хвілін. Пакласці тамат-пюре, пасераваныя моркву і цыбулю і працягваць тушиць. Затым дадаць абсмажаны мясны фарш, адвараны рыс і тушиць да гатоўнасці. У канцы заправіць пасераванай мукой, соллю, воцатам, лаўровым лістом, перцам.

Свежую капусту можна замяніць кіслай, тады воцат дадаваць не трэба.

### **ГАЛУБЦЫ ХУТКІЯ**

*500 г свежай капусты, 2 ст. лыжскі рысу, 300 г ялавічнага фаршу, 1 цыбуліна, 3 ст. лыжскі топленага масла, 4 ст. лыжскі паніровачных сухароў, 1,5 шклянкі рэдкай смятаны, 0,5 шклянкі тамату-пюре, соль, перац.*

Свежую капусту нашаткаваць, змяшаць з мясным фаршам, змельчанай і абсмажанай цыбуляй, адвараным да напаўгатоўнасці рысам, соллю і перцам. З атрыманай масы сфармаваць галубцы авальной формы, укачаць іх у сухары, абсмажыць.

Скласці галубцы ў жароўню, заліць смятанай, змешанай з таматам-пюре і тушиць да гатоўнасці.

### **ГАЛУБЦЫ З БУЛЬБАЙ**

*800 г капусты, 400 г бульбы, 1 яйка, 2 цыбуліны, 3 ст. лыжскі топленага масла, 1,5 шклянкі рэдкай смятаны, 0,5 шклянкі тамату-пюре, соль.*

Качан капусты, з якога выразана храпка, апусціць у падсоленую ваду, якая кіпіць, паварыць 3-5 хвілін, затым выняць, аддзяліць капусныя лісты, зrezаць патаўшчэнні. Вараную бульбу патаўчы, дадаць нашатканую падсмажаную цыбулю, дробна пасечанае варанае яйка, соль, перамяшаць.

На кожны ліст пакласці падрыхтаваны фарш, загарнуць у выглядзе канверта. Галубцы злёгку абсмажыць, скласці ў жароўню, заліць смятанай, змешанай з таматам-пюре, і тушиць 30-40 хвілін.

## **МОРКВА, ТУШАННАЯ З ЯБЛЫКАМИ**

*600 г морквы, 300 г яблыкаў, 3 ст. лыжскі цукру, 100 г сметанковага масла, соль.*  
Вымытую моркву аскрэбці, нарэзаць буйнымі кубікамі, пакласці частку масла, уліць трошкі вады і паставіць тушыць на невялікі агонь. За 15 хвілін да гатоўнасці дадаць скрылькі яблыкаў, цукар, соль, рэшту масла.

## **БАБКА МАРКОЎНАЯ**

*600 г морквы, 2 ст. лыжскі муки, 2 яйкі, 100 г сметанковага масла, 10-12 г драждэсей, 2-3 ст. лыжскі цукру, соль.*

Аскрэбаную моркву змяльчыць на тарцы, дадаць разведзеныя ў цёплай вадзе дрожджы, яйкі, соль, цукар, масла, перамяшаць і паставіць у цёплае месца. Калі маса падыдзе, выкласці яе ў форму, змазаную маслам, і выпечы ў духоўцы на лёгкім агні.

## **КАША ГАРБУЗОВАЯ**

*600 г гарбуза, 1 шклянка проса, 3 шклянкі малака, 1 ст. лыжска цукру, 1 ст. лыжска сметанковага масла, соль.*

Спелы гарбуз ачысціць ад лупін і насення, нарэзаць невялікімі кубікамі, заліць гарачай вадой (2 шклянкі) і варыць каля 10 хвілін. Затым дадаць соль, цукар, усыпаць прамытае проса. Калі вада амаль выпарыцца, уліць гарачае малако і варыць да загущэння. Пакласці ў кашу масла, перамяшаць, паставіць у негараочую духоўку на 20-30 хвілін.

## **ГАРБУЗ З БУЛЬБАЙ**

*300 г гарбуза, 3 ст. лыжскі тоўчанай бульбы, 0,5 шклянкі малака, соль.*

Ачышчаны ад лупін і насення гарбуз нарэзаць кавалкамі, адварыць у невялікай колькасці вады, патаўчы. Тоўчаны гарбуз змяшаць з тоўчанай бульбай, дадаць гарачае малако, соль, праварыць.

## **САЛАТА «МЕНСКАЯ»**

*250 г свежых грыбоў (або сушаных 50 г), 3- 4 бульбіны, 150 г кіслай капусты, 1-2 цыбуліны, 2 ст. лыжскі алею, 1 ч. лыжска воцату, 1 ч. лыжска цукру, соль.*

Свежыя (або сушаныя) грыбы зварыць, дробна парэзаць. Звараную ў лупінах бульбу аббраць, нарэзаць маленькімі скрылькамі. Цыбулю нашаткаваць. Кіслую капусту перабраць, вялікія кавалкі змяльчыць. Усе прадукты перамяшаць, заправіць алеем, воцатам, цукрам і соллю.

## **САЛАТА СА СВЕЖЫХ ГРЫБОЎ**

*500 г свежых грыбоў, 2 ст. лыжскі воцату, соль, перац, зелень пятрушки.*

Добра вымытые грыбы зварыць у падсоленай вадзе, ахаладзіць, нарэзаць тонкімі скрылькамі. Алей узбіць з воцатам, дадаўшы соль і молаты чорны перац. Гэтай сумесцю заправіць грыбы, зверху густа пасыпаць змельчанай зеленню пятрушкі.

## **ІКРА ГРЫБНАЯ**

*500 г салёных грыбоў (розных відаў), 2 цыбуліны, 3 ст. лыжскі алею, перац, зелень.*

Салёныя грыбы розных відаў разам з падсмажанай на алеі нашаткаванай цыбуляй прапусціць праз мясарубку, дадаць па смаку перцу, перамяшаць.

Готовую ікро выкласці горкай, пасыпаць змельчанай зеленню.

## **ГРЫБЫ СВЕЖЫЯ, СМАЖАНЫЯ ПА-СЯЛЯНСКУ**

*500 г свежых грыбоў, 2 цыбуліны, 2 бульбіны, 2-3 ст. лыжскі смятаны, 100 г сметанковага масла, соль, зелень.*

Грыбы ачысціць, ablіць кіпенем, прамыць, нарэзаць, выкласці на патэльню. Калі з грыбоў выпарыцца амаль ўся вадкасць, пакласці масла, дробна пакрышаную цыбулю і нарэзаную невялікімі кубікамі бульбу, дадаць соль і смажыць да гатоўнасці бульбы.

Перад падачай на стол пакласці смятану, прагрэць, пасыпаць дробна нарэзанай зеленню пятушкі і кропу.

### **БІТОЧКІ ГРЫБНЫЯ**

*500 г свежых грибов, 50 г белага хлеба, 1 цыбулина, 1 яйца, 1 ст. ложка панировочных сухарей, 2-3 ст. ложки соли.*

Свежыя грибы (лепш масляк) ачысціць, старанна прамыць, апусціць на 2-3 хвіліны ў кіпень, зліць ваду. Грибы разам з цыбуляй і замочаным белым хлебам двойчы прапусціць праз мясарубку. Дадаць яйца, соль, перамяшаць. З атрыманай масы сфармаваць біткі, укачаць іх у сухары і абсмажыць з ободвух бакоў.

Да грыбных біточкаў падаць пюре з бульбы.

### **ГРЫБЫ З ЯЙКАМИ**

*500 г свежых грибов, 2 яйца, 100 г сметанкового масла либо здору, соль.*

Перабраныя і прамытыя грибы парэзаць, пакласці на патэльню. Калі выпарыцца вадкасць, дадаць масла або здор і смажыць да гатоўнасці. У канцы смажання ўбіць яйкі, перамяшаць, паставіць яшчэ на 10 хвілін у нагрэтую духоўку.

### **ГРЫБЫ, ТУШАНЫЯ Ў ВЯРШКАХ**

*500 г свежых грибов, 1 шклянка вярикоў, 1 ст. ложка сметанкового масла, соль, зелень, прыправы.*

Грибы ачысціць, старанна прамыць, ablіць кіпенем, затым парэзаць, пасаліць, злёгку абсмажыць. Перакласці грибы ў рондаль, заліць вяршкамі. Зелень пятушкі і кропу звязаць, у сярэдзіну пучка пакласці лаўровы ліст, гваздзіку, змясціць у грибы. Тушыць прыкладна гадзіну (лепш у духоўцы). Калі грибы будуць готовы, зелень выніяць.

### **МАЧАНКА ГРЫБНАЯ**

*100 г сушаных грибов, 2 цыбулины, 1 ст. ложка муки, 1 ст. ложка маргарыну, 4 ст. ложки смятаны, соль, перац.*

Папярэдне замочаная грибы адварыць, нарэзаць саломкай. Пасераваную муку развесці невялікай колькасцю ахалоджанага грыбнога адвару, змяшаць з асноўнай часткай грыбнога адвару, дадаць падсмажаную цыбулю, смятану, соль, перац. Атрыманым соўсам заліць грибы, давесці да кіпення.

Да грыбной мачанкі падаць вараную бульбу.

### **ГАЛУБЦЫ З ГРЫБАМИ**

*500 г капусты, 300 г свежих грибов, 2 цыбулины, 3-4 ст. ложки соли, 2 ст. ложки маргарыну, 1,5 шклянки вадкой смятаны, 0,5 шклянки тамату-пюре, соль.*

Качан капусты, з якога выразана храпка, апусціць у падсоленую ваду, якая кіпіць, трошкі паварыць, затым выніяць. Аддзяліць капусныя лісты, зrezаць патаўшчэнні.

Добра прамытыя грибы адварыць, дробна парэзаць, дадаць нашаткованую падсмажаную цыбулю, соль, перамяшаць і ўсё разам абсмажыць. Атрыманы фарш загарнуць у капусныя лісты.

Галубцы злёгку абсмажыць, заліць смятанай, змешанай з таматам-пюре і тушыць 30-40 хвілін.

## **СТРАВЫ З ЯЕК, МАЛАКА, МУКІ І КРУП**

### **АМЛЕТ ПА-СЯЛЯНСКУ**

*8 яек, 2 ст. ложки муки, 1 шклянка малака, 100 г сала, 100 г сялянскай каўбасы, соль.*

Яйкі ўзбіць, дадаць муку, соль, добра перамяшаць. Нарэзанае брусоўкамі сала і кружкі каўбасы падсмажыць, заліць яечнай сумесцю. Смажыць амлет спачатку на пліце, затым давесці да гатоўнасці ў духоўцы.

### **АМЛЕТ БЕЛАРУСКІ**

*8 яек, 0,5 шклянкі малака, 80 г сала, 1 цыбуліна, соль.*

Сала нарэзаць маленкімі кубікамі, падскварыць разам з нашаткаванай цыбуляй, заліць яйкамі, узбітымі з малаком з дабаўленнем солі. Запячы ў духоўцы.

### **ЯЙКІ, ФАРШЫРАВАНЫЯ ГРЫБАМИ**

*8 яек, 20 г сушаных грыбоў, 1 цыбуліна, 1 ст. лыжка топленага масла, 2 ст. лыжкі мянэзу, 2 ст. лыжкі смятаны, 1 ст. лыжка соўсу тыпу «Паўднёвы», соль, зелень.*

Звараныя ўкрутую яйкі ачысціць ад шалупаек. Зняць нажом тупы канец яйка, выняць жаўток. Папярэдне замочаныя сушаныя грыбы зварыць, дробна пасячы, змяшаць з падсмажанай змелчанай цыбуляй і расцёртымі жаўткамі.

Атрыманым фаршам запоўніць яйкі, накрыць зверху «шляпкамі» - зрэзаным бялком, заліць соўсам, які гатуецца з мянэзу, смятаны і соўсу тыпу «Паўднёвы». Упрыгожыць зеленню пятрушкі.

### **ЯЙКІ, ФАРШЫРАВАНЫЯ СЕЛЯДЦОМ**

*4 яйкі, 150 г селядца, 1 яблык, 0,5 цыбуліны, 40 г белага хлеба, 1 ч. лыжка воўту, 1 ст. лыжка алею, 0,3 шклянкі мянэзу, перац.*

Звараныя ўкрутую ачышчаныя яйкі разрэзаць напалам, выняць жаўткі. Селядзец вымачыць, аддзяліць філе, прапусціць яго праз мясарубку разам з яблыкамі, размочаным у вадзе або малацэ белым хлебам, цыбуляй, жаўткамі, заправіць алеем, воцатам і перцам.

Палавінкі яечных бялкоў запоўніць падрыхтаваным фаршам такім чынам, каб надаць кожнай форму цэлага яйка. Фаршыраваныя яйкі паліць мянэзам.

### **СЫРАКВАША**

*0,6 л кіслага малака, 0,4 л малака, 2 ч. лыжкі цукру.*

Кіслае малако паставіць у нагрэтую духоўку на нядоўгі час. Затым выняць, зліць сыроватку. У масу, якая засталася, дадаць малако, цукар, асцярожна перамяшаць драўлянай лыжкай.

Прыгатаваную такім чынам сыраквашу падаць да бліноў.

### **СЫР КЛІНКОВЫ**

*10 л малака, 1-2 ч. лыжкі солі, 2-3 ч. лыжкі кмену.*

Кіслае незбіранае малако паставіць у цёплую (але не гарачую) печ на нач. (Пры адсутнасці печы збанок з кіслым малаком можна змясціць у вядро з гарачай вадой.) Зліць сыроватку, якая ўтварылася. Дадаць соль, кмен, добра перамяшаць, выкласці масу ў палатняны мяшэчак (клінок), падвесіць яго. Пасля таго як уся сыроватка сцячэ, клінок звязаць, пакласці паміж дзвюма дошчакамі і прыціснуць. Праз 12 гадзін клінковы сыр гатовы.

### **БАТОНЧЫКІ ТВАРОЖНЫЯ**

*500 г тварагу, 1 шклянка муки, 1 яйка, 2 ст. лыжкі смятаны, 1 ст. лыжка цукру, 0,5 ч. лыжкі соды, 3 ст. лыжкі цукровай пудры, соль, тлушч для смажання.*

Творог добра расцерці, дадаць муку, яйка, смятану, соду, цукар, соль, перамяшаць. Атрыманую масу раскачаць тонкімі каўбаскамі, нарэзаць іх кавалкамі даўжынёй 8-10 см. Смажыць ў вялікай колькасці тлушчу да залацістага колеру.

Гатовыя батончики пасыпаць цукровай пудрай. Асобна можна падаць ягадны або фруктовы кісель.

### **«ДЗЬМУХАЎЦЫ» ТВАРОЖНЫЯ**

*400 г тварагу, 2 яйкі, 0,5 шклянкі муки, 3 ст. лыжскі цукру, 0,5 ч. лыжскі соды, 200 г белага хлеба, 1 ст. лыжска цукровай пудры або 100 г смятаны, соль, кулінарны тлушч для смажання.*

У працёрты творог дадаць яйкі, цукар, соль, соду, муку, усё старанна перамяшаць. З атрыманай масы сфармаваць шарыкі, укачаць іх у кубікі белага хлеба і смажыць у вялікай колькасці тлушчу да ўтварэння румянай скарынкі.

Пры падачы на стол «дзъмухаўцы» пасыпаць цукровай пудрай або паліць смятанай.

### **ЖУР ПА-ВЯСКОВАМУ**

*1 шклянка аўсяных круп «Геркулес», 4 шклянкі вады, скарынка чорнага хлеба, 150 г сала, 2 цыбуліны, 8 бульбін, соль.*

У рондаль засыпаць аўсяныя крупы «Геркулес», заліць гатаванай вадой, дадаць скарынку чорнага хлеба і паставіць у цёплае месца для закісання. Набрыніяя крупы працадзіць, прамышць і зноў працадзіць. Атрыманае аўсянае малачко варыць да загусцення, увесь час памешваючы.

Жур падаць разам з падсмажанай на сале цыбуляй і адварной бульбай.

### **КРУХМАЛОЎКА (каша з бульбяной муки)**

*2 ст. лыжскі крухмалу, 2 яйкі, 1 л вяршкоў (8%), 50 г сала або 1 ст. лыжска сметанковага масла, 4 ч. лыжскі сочыва, соль.*

Яйкі злёгку ўзбіць з 0,5 шклянкі вяршкоў, дадаць крухмал, добра перамяшаць. Вяршкі, што засталіся, закіпяціць, тонкім струменьчыкам уліць у падрыхтаваную сумесь, пасаліць і, памешваючы, варыць на невялікім агні да загусцення. Заскварыць нарезанае кубікамі сала, паліць ім гатовую кашу.

Крухмалоўку можна таксама падаць з маслам або сочывам.

### **КАША ПА-ВІЦЕБСКУ**

*1 шклянка ячных круп, 6 бульбін, 1 шклянка малака, 2 ст. лыжскі сметанковага масла, соль.*

Абабраную бульбу зварыць у падсоленай вадзе, патаўчы, развесці гарачым малаком. Дадаць звараныя ячныя крупы, перамяшаць і паставіць у духоўку на 30-40 хвілін.

Гатовую кашу паліць распушчаным маслам.

### **МАННІК**

*760 г манных круп, 0,5 л кефіру, 2 ст. лыжскі цукру, 0,5 ч. лыжскі соды, 1 яйка, 1 ст. лыжска маргарыну, 1 ст. лыжска сметанковага масла або 150 г смятаны, соль.*

У манныя крупы ўліць кефір, дадаць цукар, яйка, соль, перамяшаць і пакінуць на 2 гадзіны для набухання. Затым пакласці соду. Масу выліць на змазаную тлушчам гарачую патэльню і запячы ў духоўцы (да ўтварэння румянай скарынкі).

Маннік падаць з маслам або смятанай.

### **ВУШКІ**

*2 шклянкі муки, 1 яйка, 0,75 шклянкі кіслага малака, 1 ст. лыжска цукру, 0,5 ч. лыжскі соды, 2 ст. лыжскі топленага масла, 3 ст. лыжскі смятаны, 3 ст. лыжскі працёртых ягад.*

З муکі, кіслага малака, соды, цукру і яйка замясіць цеста, тонка раскачаць яго, нарэзаць ромбамі. Супрацьлеглыя канцы ромбаў злучыць і зашчыпаць. Вушкі выкладзіць на бляху, змазаную тлушчам і выпечы ў духоўцы.

Падаць гарачымі са смятанай, змешанай з працёртымі ягадамі.

### **БЛІНЦЫ**

*1,25 шклянкі муки, 2 шклянкі малака, 1 яйка, 0,5 ст. лыжскі цукру, 4 ст. лыжскі топленага масла, кавалак сала для падмазвання, соль.*

Яйка, цукар, муку і 1 шклянку малака добра вымешаць, каб не засталося камякоў. Затым уліць астатніе малако, перамяшаць.

Патэльню добра нагрэць, змазаць кавалкам сала, наліць тонкім слоем цеста. Гатовыя блінцы скласці напалам і яшчэ раз напалам, абсмажыць на масле з абодвух бакоў.

### **БЛІНЦЫ АЎСЯНЫЯ**

*2 шклянкі аўсяных круп «Геркулес», 6 шклянак вады, 1 шклянка муки, 1 яйка, 1 ч. лыжска цукру, 1 цыбуліна, 2 ст. лыжскі алею, кавалак сала для падмазвання, соль.*

Аўсяныя крупы «Геркулес» пакласці ў рондаль, заліць вадой, даць закіснуць, пасля чаго працадзіць, прамыць і зноў працадзіць. На атрыманым аўсяным малачку прыгатаваць цеста для блінгоў, дадаўши аўсяную або пшанічную муку, яйка, цукар і соль.

На добра нагрэтай патэльні, змазанай салам, выпечы блінцы, перакласці іх падсмажанай на алеі цыбуляй і прагрэць у духоўцы.

### **АЛАДКІ З ЯБЛЫКАМІ**

*2 шклянкі муки, 2-3 яблыкі, 0,75 шклянкі кіслага малака (кефіру), 1 яйка, 1 ст. лыжска цукру, алей для смажсання, 0,5 ч. лыжскі соды, соль.*

Яблыкі (разам са скуркай) змяльчиць на буйной тарцы, дадаць яйка, цукар, кісле малако, соду, муку, добра вымешаць. Лыжкай выкладваць цеста на добра разагрэту патэльню з алеем. Абсмажваць аладкі з абодвух бакоў.

## **САЛОДКІЯ СТРАВЫ І НАПОІ**

### **ЧАРНАСЛІЎ У МАЛАЦЭ**

*80 г чарнасліву, 4 шклянкі малака, 2 ст. лыжскі цукру.*

Чарнасліў прамыць, заліць кіпячым малаком і настойваць 1-1,5 гадзіны. Затым пакласці цукар і паставіць у духоўку, каб на паверхні малака ўтварылася румяная пенка.

Чарнасліў у малацэ падаецца як гарачым, так і халодным.

### **ЧАРНАСЛІЎ, ФАРШЫРАВАНЫ ТВАРАГОМ**

*300 г чарнасліву, 100 г тварогу, 1 яйка, 2 ст. лыжскі цукру, 1 ч. лыжска сметанковага масла, 100 г смятаны.*

Чарнасліў прамыць, заліць невялікай колькасцю гарачай вады, і пакінуць пад накрыўкай для набухання. Затым выняць з чарнасліву костачкі.

Працёты тварог змяшаць з яйкам і цукрам. Чарнасліў напоўніць тварожнай начынкай, выкладваці на патэльню, заліць смятанай і запячы ў духоўцы. Пры падачы на стол паліць распушчаным маслам.

### **КУЛАГА**

*400 г чарніц, 70 г мёду, 2-3 ст. лыжскі жытній муки.*

Свежыя чарніцы (брусніцы, буякі, маліны) перабраць, прамыць, паставіць на агонь. Калі ягады разварацца, дадаць жытнью муку, разведзеную ў невялікай колькасці вады, мёд (або цукар), перамяшаць і варыць на слабым агні, пакуль страва не набудзе кансістэнцыю кісялю.

Кулагу падаць з блінамі (хлебам) і малаком.

### **ЧАРНІЦЫ З МАЛАКОМ**

*3 шклянкі чарніц, 1 л малака, 2 ст. лыжскі цукру.*

У талеркі наліць халоднае малако, усыпаць прамытыя чарніцы.

Асобна падаць цукар (або мёд).

### **ЯБЛЫКІ, ПЕЧАНЫЯ З БРУСНІЦАМИ**

*8 яблыкаў, 1 шклянка бруsnіц, 0,5 шклянкі цукру, 2 ст. лыжскі цукровай пудры.*

Яблыкі памыць, выдаліць асяродак. Паглыбленне запоўніць бруsnіцамі, змешанымі з цукрам. Падрыхтаваныя яблыкі пакласці на бляху, падліць трошкі вады, каб яблыкі не палопаліся, і запячы ў духоўцы.

Пры падачы на стол пасыпаць цукровай пудрай. Да печаных яблыкаў можна падаць малако.

### **ЯБЛЫКІ, ФАРШЫРАВАНЫЯ ТВАРАГОМ**

*4 яблыкі, 100 г тварагу, 1 ст. лыжска цукру, 3 яйкі, 4 ст. лыжскі сочыва, ванілін або карыца.*

Яблыкі памыць, выдаліць асяродак. У працёрты тварог дадаць 2 яйкі, расцёртыя з цукрам, ванілін або карыцу, старанна перамяшаць. Гэтай масай запоўніць яблыкі, паверхню фаршу змазаць узбітым яйкам. Пакласці яблыкі на патэльню, падліць трошкі вады і запячы ў духоўцы.

Пры падачы на стол яблыкі паліць сочывам.

### **КІСЕЛЬ З ЖУРАВІН**

*250 г журавін, 6-8 ст. лыжак цукру, 4-6 ст. лыжак крухмалу.*

Журавіны перабраць, прамыць, працерці праз сіта, адціснуць сок. Жамерыны заліць гарачай вадой (6-7 шклянак), давесці да кіпення, працадзіць. Частку адвару ахаладзіць, развесці ў ім крухмал. У адвар, што застаўся, пакласці цукар, закіпяціць яго, затым уліць разведзены крухмал, адціснуты сок і давесці да кіпення.

Гатовы кісель разліць у кубкі, пасыпаць цукровым пяском, каб не ўтварылася плеўка, і ахаладзіць.

### **БЯРОЗАВІК**

*5 л бярозавага соку, 30 г ячменю.*

Бярозавы сок заліць у драўляную бочачку, паставіць у цёмнае халаднаватае месца. Праз 2-3 дні, калі сок трошкі закісне, дадаць ячмень, падпражаны на блясе, або жытнія сухары, даць паставаць яшчэ суткі, працадзіць.

Аналагічным чынам гатуецца і кляновы квас- кляновік.

### **МЕДАВУХА**

*5 л вады, 300 г мёду, 10 г дражджэй.*

Мёд разам з сотамі развесці ахалоджанай гатаванай вадой, заліць у невялікую драўляную бочачку. Дадаць дрожджы, разведзеныя ў цёплай вадзе, перамяшаць. Вытрымліваць у халаднаватым месцы 6-8 дзён.